


7—8-2008

ARCHE

7—8-2008



ARCHE 7—8 (70—71)
ліпень — жнівень 2008



**Навуковы, навукова-папулярны,
грамадзка-палітычны і літаратурна-
мастакі часопіс «ARCHE Пачатак»
выдаецца зь верасьня 1998 году
штомесяц.**

РЭДАКЦЫЯ:

Валер Булгакаў — галоўны рэдактар
Віктар Жыбуль — рэдактар
Вольга Калацкая — рэдактар
Алена Казлова — сакратарка рэдакцыі
Аляксандра Макавік — рэдактар
Сяргей Макарэвіч — распаўсюднік

ARCHE is a Partner of European Cultural Journals Network Eurozine (www.eurozine.com)

Адрас для допісаў: ARCHE, а/с 3, 220018,
Менск-18.
E-mail: arche@arche.org.by.

Заснавальнік: Андрэй Дынько.
Выдавец: установа «Рэдакцыя часопісу «Архэ-Пачатак».
Пасьведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 530
ад 4.05.2001.
ISSN 1392-9682
Юрыдычны адрес: вул. Нававіленская
24/1А, каб. 2П, 220053, Менск.
Цана дамоўная.

Рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе рукапісаў. Рэдакцыя
рэдагуе матэрыялы, прынятые да друку.

Часопіс можна замовіць у распаўсюднікаў:

Баранавічы — Руслан Равяка, п/с 13, 225409,
Баранавічы-9, тэл. (029) 767-20-37.

Барысаў — Алег Лучына, п/с 714, 222120,
Барысаў-1, тэл. (029) 33-99-161.

Берасьце — Ігар Бараноўскі,
тэл. (0162) 25-61-55.

Віцебск — Барыс Хамайдা, тэл. (0212) 34-52-41.

Гомель — Ларыса Шчыракова,
тэл. (029) 341-66-94;
Дзяніс Федарэнка, тэл. (029) 733-55-22.

Полацак — Алесь Аркуш, тэл. (0214) 41-85-19.

Магілёў — Алесь Асіпцоў,
тэл. (0222) 25-57-85, (029) 625-57-85.

Менск — Сяргей Макарэвіч,
тэл. (029) 505-39-11.

Шукаем распаўсюднікаў зь іншых мясцінаў.

**Падпіска на часопіс «ARCHE Пачатак»
прымаемца ўва ўсіх аддзяленьнях
«Белпошты».**

Падпісана ў друк 24.08.2008.
Выход у сьвет 29.08.2008. Фармат 70x100 1/16.
Друк афсэтны. Гарнітура Школьная. Ум. друк. арк. 65,6.
Наклад 200 асобнікаў. Замова

Надрукавана з гатовых дыяпазытываў заказчыка ў друкарні
ТАА «Паліграфт», вул. Кнорына, 50, 220103, Менск.

У афармленыні першай старонкі выкарыстана гравюра
з выявай вялікага князя літоўскага Аляксандра
Ягелончыка перад сэнатам. Дызайн Ягора Шумскага.

© «ARCHE Пачатак», 2008

Падпісны індэкс 00345

ARCHE on-line: <http://arche.by>



ЗЬМЕСТ

АНАЛІТИКА

КРЫТЫКА

ГІСТОРЫЯ

ЛІТАРАТУРА

ЭСЭІСТЫКА

- 5 **ВАЛЕР БУЛГАКАЎ** Другая традыція. Ад рэдактара
- 8 **АЛЕСЬ БЕЛЫ** Дацінскі акцэнт
- 11 **ВІТАЛЬ СІЛІЦКІ** Парлямэнцкія выбары: беларуская нуда, ўсходнеславянская інтрыга?
- 17 Выбух і шмон: беларускі міні-Асьвенцім. Круглы стол у рэдакцыі «АРЧЕ»
- 28 **БАЛАШ ЯРАБІК, АЛАСТАР РАБАЛЬЯЦІ** Менскія манэўры. Лукашэнка выкарыстоўвае выбары, каб здабыць рычагі ў перамоўах з Эз
- 33 **АНДРЭЙ РАСІНСКІ** Памяць ахвяраў і памяць катаў
- 51 **АНДРЭЙ ВАШКЕВІЧ** Як Гронскі расправіўся над Каліноўскім
- 73 **АЛЕГ ДЗЯРНОВІЧ** Наўзданога. Заўвагі на палёх кнігі Анджэя Раманоўскага «Пазытыўізм у Літве»
- 79 **АНДРЭЙ ЦХАМІРАЎ** Леваліберальнае асэнсаваньне беларускай ідэі
- 95 **АНАТОЛЬ АСТАПЕНКА** Аб беларускай нацыянальнай ідэі і так званай «беларускай інтэлектуальнай прасторы»
- 102 **АЛЕСЬ БЕЛЫ** Эвалюцыя палітычнага народу ВКЛ у Сярэднявечча і Новы час
- 169 **ВІТАЛЬ ГАРМАТНЫ** Аршанская бітва 8 верасьня 1514 г.
- 188 **КОНРАД БАБЯТЫНСКІ** Ад Смаленску да Вільні. Вайна Рэчы Паспалітай з Масковіяй (1654—1655 гг.)
- 366 **АНДРЭЙ КАТЛЯРЧУК** У ценю Польшчы і Рәсей. Вялікае Княства Літоўскае і Швэція ў часе ўсходнеславянскага крызісу сярэдзіны XVII ст.
- 680 **ІРЫНА ЛАЙРОЎСКАЯ** Ахвярадаўцы і ахвяраваныні ў Берасьці Літоўскім (XVII—XVIII стст.)
- 695 **ЛАРЫ ВУЛЬФ** Уніяцкая царква і падзвелы Польшчы: самазахаваньне канфесіі ў век асьвечанага абсалютызму
- 797 **СЫМОН ЛУКОШКА** 1780—1800-я гады: рэлігійная канвэрсія беларускіх уніятаў
- 806 **ПЁТРА РУДКОЎСКІ** Проблемы з рэальнасцю Анёла Доўгірда
- 819 **ТЭАДОР Р. УІКС** Русіфікацыя: слова і справы (1863—1914)
- 841 **РАФАЛ УНУК** Беларускае антыкамуністычнае падпольле — спроба пастаноўкі проблемы
- 879 **МІКОЛА ХАЎСТОВІЧ** «Я, хоць і не паэта...»
- 924 **ІГНАЦЫ ЯЦКОЎСКІ** Аповесьць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды
- 1067 **АЛЕСЬ БЕЛЫ** Сага аб Палестры

USEFUL LINKS:**International Visegrad Fund:**www.visegradfund.org/*Official webpage of the Fund: overview of all programs including the rules, applications and the complete lists of previously-supported projects; project partner-search engine; calendar of currently-running projects; useful links; basic information about the Fund***Official Portal of the Visegrad Group:**www.visegradgroup.eu/*Daily news updates from the region; calendar of events; useful links; basic information about the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic; official documents; essays and articles; photo and video-gallery and much more*

The Visegrad Group (also known as the „Visegrad Four“ or abbreviated into „V4“) is the regional alliance of four Central European countries —the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic.

- The Group was initiated as the so-called “Visegrad Three” on 15 February 1991 at a meeting of President of the Czechoslovak Republic, Vaclav Havel, President of the Republic of Poland, Lech Walesa, and Prime Minister of the Republic of Hungary, Jozsef Antall. After the split of Czechoslovakia in 1993 the Visegrad Group became the “Visegrad Four”. The name “Visegrad” is derived from the venue of the meeting — the medieval town of Visegrad located in Northern Hungary.
- Establishment of the Visegrad Group in 1991 was based on the principle of mutual solidarity and common shared values such as modern state of law, parliamentary democracy and modern free market economy.

Scholarships for Belarusian Students

- **As of 2009, International Visegrad Fund opens a special program for Belarus. The program offers 80 semesters of scholarship funding solely for students and scholars from Belarus who wish to study at any public or private accredited university in the Visegrad Group countries. They can apply for Master's or Post-Master's (Post-Graduate) scholarships in the lengths of 1 to 4 semesters.**

For more information, see www.visegradfund.org/scholarships.html.

Visegrad Find:visegradfind.visegradfund.org/**On-line notice-board for project partnersearch**

The official language of the Visegrad Group and of the International Visegrad Fund is English.

- **Visegrad Fund**
-

INTERNATIONAL VISEGRAD FUND
Kralovske udolie 8, 811 02
Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +421 259 203 811
Fax: +421 259 203 805
www.visegradfund.org
www.visegradgroup.eu (**official portal of the Visegrad Group**)

- Presently, the Visegrad Group operates as a cooperation and consultation forum among the four Central European countries on various issues and at various levels. Regular annual or bi-annual meetings are held by the prime ministers, foreign ministers, heads of states and other state institutions.
- Since 2004 the four Visegrad Group countries have been members of the European Union. After having achieved the key initial aim — the countries' mutual entry into the European structures — the Visegrad Group has shifted part of its interests towards other neighboring countries, aiming at preventing any future “Iron Curtains” in the region of East, Central and South-Eastern Europe. The priority countries fall within the Eastern Dimension of the European Neighborhood Policy — i.e. countries on the Group's Eastern border such as Belarus and Ukraine — and countries of the Western Balkans.
- The International Visegrad Fund was established in 2000 as the only institution of the Visegrad Group with the mission to fund joint projects in the fields of culture, education, scientific exchange and research, youth exchange, cross-border cooperation and promotion of tourism. Presently it runs 4 grant programs, 3 scholarship programs and an artist residency program in 11 annual deadlines. The main recipients of the grant programs are non-governmental non-profit organizations, municipalities and individual citizens.

Другая традыція

Ад рэдактара

Для сярэдняга беларуса гісторыя яго зямлі пачынаецца досыць нядаўна, пасьля падзелаў Рэчы Паспалітай, Каstryчніцкай рэвалюцыі або найчасцей Вялікай Айчыннай вайны савецкага народу. Даўнейшая гісторыя бачыцца больш цымяна і асацыюеца з кіеўскім і літоўскім князімі, барацьбой расейскага і беларускага народаў за ўзяднаныне, а то і прымусовым насаджэннем уніі. Як цвердзяць безуважныя сацыялягічныя апытаўнікі, сярод любых гістарычных герояў беларускага народу — Пётар I, Кацярына II і Аляксандар Сувораў. Недзе ззаду цялёпаюцца Вітаўт з Каліноўскім, съпераду кроначы Машэраў з Лукашэнкам. Выбарным манархам Рэчы Паспалітай месца ў гэтым пантэоне ўжо не застаецца.

Камусыці гэта можа падацца цалкам натуральным, для мяне ж гэта знак того, што з нашай памяці груба і нахабна выкрасылены цэлы пласт гісторыі. Манархамі сваёй былой дзяржавы можна не захапляцца, але ведаць пра іх трэба абавязкова. Уяўленыні пра ўбóstва беларускай мовы і адсутнасць у беларусаў гісторыі да ўзяднання з Расейскай імپéрыяй маюць супольнае паходжаныне. Яго трэба шукаць у каляніяльных і імпэрскіх ідэалёгіях XVIII — XIX ст., якія апісвалі беларусаў як абарыгенаў паўночна-заходніх ускраін Расеі, што паслугуюцца скалечанай расейска-польскай мовай і сам факт існавання якіх толькі нядаўна быў устаноўлены вялікай расейскай навукай. Калі гаворка ішла пра традыцыі беларусаў, то абавязкова ў пляніе народнасці, фальклёрнасці і звычаёвасці. Факт, што беларусы разам з палякамі, літоўцамі і іншымі нацыямі Рэчы Паспалітай падчас існавання гэтай дзяржавы маглі падзяляць эўрапейскі палітычны досьвед, у тым ліку высокаразвіты на тагачасныя меркі парламэнтарызм, грамадзянскую супольнасць, а таксама прававую культуру, адмаўляўся. Як не прызнаецца цяпер, што яшчэ пару стагодзьдзяў таму назад польская культура была надзвычай прыцягальнай для беларусаў — значна болей за «общерусскую».

АД РЭДАКТАРА

Так цынічна прыніжаючы разарваную на тры шматы, але ўсё яшчэ жывую (бо захаваную ў выглядзе традыцый) Рэч Паспалітую самасцьвярджалася Расейская імперыя — дзяржава, якая, паўтаруся, ставіла знак роўнасьці паміж беларусамі і народнасцямі ўсходніх стэпаў і якой самой мадэрнізацыя патрабавалася ў значна большай ступені. Больш за тое, павышэнне агульнага ўзроўню Беларусі пастаянна дэкліравалася як легітымізацыіны прынцып расейскай прысутнасьці ў краіне. Пераробліваючы пасъля паўстання 1863 г. францішканскія або дамініканскія калегіумы пад расейскамоўныя настаўніцкія сэмінары, гэтая ўлада рабіла выгляд, што ўпершыню нясе святло навукі і цывілізацыі мадзеючым сялянам-беларусам. Хоць унутраныя расейскія губерні былі значна больш адсталыя ў параўнанні з беларускімі (уязь бы такі крытэр, як канцэнтрацыя помнікаў эўрапейскай архітэктуры на тысячу квадратных кіляметраў тэрыторыі), расейскія пісьменнікі і этнографы апісвалі стан рэчаў з дакладнасцю наадварот. Беларусь у іх паўставала як абшар з выміраючым насельніцтвам, з разбуранай інфраструктурай, які гібее пад апекай самаўладнай і дэспатычнай польскай шляхты.

(Парадаксальна, але і само ўяўленыне пра самастойную Беларусь у складзе Вялікага Княства Літоўскага магло ўзыніць толькі пасъля істотнага ўразання памяці пра Рэч Паспалітую.)

Падобную палітычную тактыку скарыстоўвалі і нямецкія акупанты Беларусі ў XX ст., — маўляў, яны занялі Беларусь для таго, каб вярнуць Беларусь ва ўлоньне народаў Эўропы, адрадзіць беларускую культуру, зынішчыўшы бальшавікоў і жыдоў. Абодва рэжымы да апошняга адмаўлялі дэмакратычнае волевыяўленыне народу і таму былі вымушаныя прыкрывацца цынічнай дэмагогіяй: дзейніцаць ад яго імя, прэтэндуючы на самае чуйнае разуменьне і выражэнне яго «законных інтарэсаў». Не выпадкова, што сёньня на тлумачэныне таго, якія кнігі і выданыні маюць «антыбеларускую» скіраванасць, прэтэндуе такі рэлікт сталінізму, як Камітэт дзяржаўнай бяспекі.

І праз два стагодзьдзі пасъля свайго зынікнення на палітычнай мапе Эўропы першая Рэч Паспалітая нагадвае аб сабе ў Беларусі. Сяргей Шупа гадоў 15 таму назад пісаў, што жыхары паўночна-заходніх Беларусі без сур'ёзных на тое падставаў лічаць сябе палякамі. Як на мяне, падставы для гэтага самыя сур'ёзныя — нацыянальная съядомасць гэтых людзей захоўвае памяць аб тых часах, калі ў Беларусі дамінавала польская культура. Калі мова і нацыянальная съядомасць не супадаюць, гэта цалкам па-эўрапейску. Аналягічная сітуацыя ў Эльзасе, дзе аўтахтоннае насельніцтва гаворыць на дыялекце нямецкай мовы, але мае французскую палітычную съядомасць.

Гэты нумар «ARCHE» задуманы не для таго, каб зводзіць гістарычныя рахункі або дэканструяваць нацыяналістычныя міты. Сапраўды, стаўленыне да беларускай мовы не было моцным бокам палітычнай эліты Рэчы Паспалітай. Зь іншага боку, ідэя Беларусі ў этнічным разуменьні больш за 150 гадоў выкарыстоўваецца для легітымізацыі недэмакратычных рэжымуў і іх лідэраў.

Гісторыя існаваньня Беларусі ў палітычнай прасторы Эўропы скончылася

разам з падзеламі Рэчы Паспалітай. Няма сумневу, што «ўзыяднаньне» з Расейскай імпэрыяй азначала для беларускіх земляў калясальную затрымку на шляху да дэмакратыі, свабоды і вольнага рынку. Нейкім апраўданьнем быў клопат новай улады аб беларускай мове і культуры. Але наколькі ён быў фальшывым і канъюнктурным, паказаў вядомы рэфэрэндум 1995 г. Ён стаў вяхой у нашай гісторыі: для беларускай улады ідэя росквіту нацыянальнай культуры перастала быць падставай для палітычнай легітымізацыі. Аказалася, што беларускамоўным беларусам у незалежнай Беларусі месца адведзена ў субкультурных гета.

У абсягу «дарасейскай», сутнасна ёўрапейскай гісторыі Беларусі цэнзураваньне нашай традыцыі адчуваеца наймацней, бо як палітычная эманспісацыя, так і рух Беларусі ў ёўрапейскім кірунку немагчымы без мабілізацыі гістарычнай памяці аб дарасейскай, ёўрапейскай Беларусі. І наадварот, ад яе зынявечанья залежыць гістарычнае быцьцё ці небыцьцё аўтарытарных правіцеляў.

Эўрапейская традыцыя Беларусі — рэспубліканская, мяцежная, антыдэспатычная, заснаваная на памкеннях гордага чалавечага духу. Як падчас паўстання Каліноўскага, для яе па-ранейшаму актуальным застаецца непрыніцьце эўразійскага дэспатызму і дэмантаж тутэйшага самаўладзьдзя. Акурат таму, што ў ёй закладзены вызваленчы патэнцыял, яна настойліва замоўчваеца ў школьніх падручніках, з уладных трывун і ў тэле- і радыёперадачах.

Камусыці гэты нумар прапануе падарожжа ў амаль казачны сьвет, бясконца адарваны ад цяперашняй рэальнасці. Але ў думках я з тымі, хто знайдзе ў ім новыя матывацыі для супраціву, а таксама ключы да ёўрапейскай будучыні нашага краю.

АЛЕСЬ БЕЛЫ

Лацінскі акцэнт

Каталіцкая супольнасць Беларусі, нягледзячы на шматлікія цяжкасці, капошнія дваццаць гадоў устойліва расла, але гэта быў пераважна экстэнсіўны або структурны рост: аднаўлялася сетка парафій, адчыняліся семінары і выдавецтвы, закладаліся традыцыі новых фэстаў, культ новых мучанікаў за веру. Усё гэта адбывалася паралельна і сінхронна са станаўленнем інстытутаў беларускай дзяржаўнасці, чые праблемы і хваробы росту былі шмат у чым падобныя, бо і дзяржава, і Касцёл дзейнічаюць сярод адных і тых жа людзей.

Але, бадай, унутраны рост усё болей адстае ад вонкавага. Каталіцкая супольнасць Беларусі ўсё яшчэ слаба ўсведамляе сама сябе — сваю гісторыю, сваё месца ў сацыяльной структуры беларускага грамадства, сваю місію. Такія балючыя праблемы грамадства, як распад натуральнай сям'і, культ бяздумнага спажывецтва, гвалту і сэксу, які навязваюць камерцыйныя медыі, дэградацыя навакольнага асяроддзя і духоўнага свету чалавека, мусіць стаць клопатам не некалькіх соценів святароў, але дзесяткаў тысяч цывільных актыўістаў, якія, на жаль, застаюцца пераважна паслужнымі. У многіх вясковых парафіях дзеці, з якімі няма каму працеваць па-за Святой імшой, знікаюць з Касцёла адразу пасля першай Камуніі. Ці шмат з іх прыгадаюць Слова Божае, пераехаўшы ў горад, і ці шмат балючых, а часам непапраўных расчараўанняў перажывуць праз гэтае нявольнае адлучэнне? Надзвычай бракуе свядомых цывільных каталікоў, асабліва валанцёраў, каб весці разнастайныя гурткі, экспкурсіі, апекавацца хворымі, праводзіць парафіяльныя фэсты.

Алесь Белы — гісторык. Неўзабаве ў выдавецкай сэрыі «Кнігарня «Наша Ніва» выйдзе яго книга «Наша страва», прысьвечаная аўтэнтычным беларускім кулінарным традыцыям.

Усё гэта, урэшце, — пытannі свядомасці, унутрана акцэнтаванага, асабіста засвоенага пачуцца абавязку. Хто будзе матэрыяльна ўтрымліваць разгалінаваную касцельную інфраструктуру праз пяцьдзесят або сто гадоў? (І ў Рэчы Паспалітай, і ў Расійскай імперыі гэта было справай саміх цывільных каталікоў, як сведчыць, у прыватнасці, артыкул I. Лаўроўскай. Насуперак стэрэатыпам, будаўніцтва і ўтрыманне касцёлаў не было клопатам ураду Рэчы Паспалітай. Міф пра «гвалтоўнае акаталічванне беларусаў» створаны і ўкаранёны ў масавую свядомасць расійскімі ўладамі.) Ці аформіцца праз нейкі час каталіцкая цывільная супольнасць, і адпаведна — сістэма адукцыі, ад дзіцячых садкоў да універсітэтаў, наука (не толькі тэалогія), шпіталі і прытулкі, дамы дзіцячай творчасці, электронныя СМІ? Або самае простае: ці будуць, напрыклад, студэнты-каталікі дзяржаўных ВНУ супольна адзначаць Божае Нараджэнне і Вялікдзень, з ведама і пры спрыянні рэктараў? Ці будуць шанаваць каталіцкія святы і звычай працадаўцы і школьнія настаўнікі? Якім чынам мусіць быць аформленыя ўзаемныя абавязкі дзяржавы і Касцёла — давядзенца вырашаць у найбліжэйшы час, бо зразумела, што без такога афармлення ўжо не абысціся.

Каталікі, бадай, самая дысцыплінаваная і законапаслухмяная частка беларускага грамадства, і наўрад ці гэтая ўласцівасць істотна зменіцца ў будучыні. Усе спробы некаторых легкадумных палітыкаў уцягнуць каталікоў у канфрантацыю з уладамі нязменна правальваюцца. Калектыўны гістарычны досвед апошніх двухсот гадоў навучыў супольнасць разважнасці і стрыманасці — але таксама і вернасці сваім традыцыям, часам насуперак асабістай бяспечы. Некаторым неразважным асобам або ідэйным плынням хацелася б супрацьпаставіць каталікоў іншым хрысціянскім канфесіям, прадставіць каталіцізм «іншародным целам» у Беларусі. Але наш час, калі секулярызацыя і дэхрысціянізацыя еўрапейскай цывілізацыі фактычна набылі маштаб *расчалавечвання*, прымушае рэшту верных, незалежна ад абрадаў і дагматыкі, да салідарнасці і супрацоўніцтва. Як сумясціць гэту патрэбу з патрэбай ва ўласнай ідэнтычнасці? Як гарманічна спалучыць інтарэсы клера і цывільных, «лацінікаў» і «грэкаў», беларусаў і палякаў, каб культываваная культурная разнастайнасць не правакавала бессэнсоўных і дэструкцыйных канфліктаў? Адказ на гэтыя пытанні даваць будзе новае пакаленне, для якога магчымасць адкрыта маліцца, хадзіць у пілігрымкі, хрысціцца і браць шлюб у касцёле — бяспрэчнае права і арганічная патрэба, у адрозненне ад сітуацыі дваццацігадовай даўніны.

Нягледзячы на сваю малалікасць (адносную, зрэшты: бо беларускіх каталікоў у абсолютным вымярэнні больш, чым, напрыклад, латышоў або эстонцаў у іх нацыянальных дзяржавах), каталіцкая супольнасць Беларусі патэнцыйна адигравае важную геапалітычную ролю ўва ўсёй Цэнтральнай і Усходняй Еўропе, што засведчыў і нядаўні візіт дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызіё Бертанэ. Ролю стабілізуючу, кансерватыўную — у пазітыўным значэнні гэтага слова. Сама наяўнасць гэтай супольнасці аўктыўна супрацьстайць рознага кшталту авантурным рэваншысцкім планам як з Усходу, так і з Захаду.

Чытачоў «ARCHE», натуральна, найбольш цікавіць цывілізацыйнае, інтэлектуальнае ды эстэтычнае вымярэнне беларускага каталіцызму, цывільная праекцыя *лацінскага* культурнага коду: традыцыйна вялікі ўклад каталікоў у культуру, навуку, юрыспрудэнцыю Літвы-Літоўскай Русі-Беларусі. Таму матэрыялы гэтага тэматычнага нумару маюць не так вузка-клерыкальную накіраванасць, але спрабуюць прадстаўіць каталікоў Беларусі як пэўную ўяўленую *супольнасць*. Супольнасць са сваёй гістарычнай міфалогіяй, сваім культурным ко-дам і пантэонам культурных герояў. Але не музей-скансэн, а менавіта жывую супольнасць: народ Божы.

Досвед цяжкіх выпрабаванняў, якія каталіцкая меншасць зазнала ў апошнія дзвесце гадоў (гл., напрыклад, артыкулы С. Лукошкі ды А. Расінскага), добра засвоены калектывнай свядомасцю (прытым не толькі каталікоў). Але ці можна сказаць тое самае пра амаль забыты досвед *пазітывізму* апошніх трэці XIX ст. або ролю юрыдычнай карпарацыі былога ВКЛ — *палестры* — у складаным і супяречлівым працэсе, які пазней назавуць *беларускім нацыянальным адраджэннем*? (Артыкулы А. Дзярновіча, публікацыю М. Хаўстовіча і інш.) А многія меркаваныя матэрыялы гэтага нумару так і засталіся ненапісанымі: сведчанне таго, што патэнцыял каталіцкай эстэтыкі ды *неатамісцкай* метадалогіі ўсё яшчэ слаба выкарыстоўваецца ў посткаланіяльным беларускім дыскурсе. Зрэшты, у гэтым і бачылася задача гэтага тэматычнага нумару: заахвоціць патэнцыйных творцаў у розных галінах, і неабязвязкова толькі практикуючых і *намінальных* каталікоў, больш упэйнена звярнуцца да *лацінскага* культурнага коду, арганічнасць і легітімнасць якога ў Беларусі не выклікае сумневаў ужо больш як шэсцьсот гадоў.

АНАЛІТЫКА

ВІТАЛЬ СІЛІЦКІ

Парламенцкія выбары: беларуская нуда, еўрапейская інтрыга?

УВОДЗІНЫ

Парламенцкія выбары ў Беларусі ўжо даўно ператварыліся ў руцінную і дастаткова нудную працэдуру, раз-пораз разбаўленую рэферэндумамі, якія маюць тэндэнцыю спалучацца з выбарамі парламентарыяй. Выбары праводзяцца ў ніжэйшую палату парламента — Палату прадстаўнікоў, якая складаецца з 110 дэпутатаў і не мае нават паўнавартасной законаворчай прэрагатывы. Прэзідэнцкія дэкрэты маюць нават большую моц, чым законы, прынятыя парламентам. Беларускі парламент не мае партыйнай структуры, што падмацавана мажарытарнай сістэмай, на падставе якой праводзяцца выбары. Дэпутат падтрымлівае ў вачах грамадства свой стары савецкі статус рэгіянальнага лабіста ў цэнтральных калідорах улады, а не сапраўднага прадстаўніка выбарцаў і асобы, якая прымае рашэнні. Практычна адсутнічае інтрыгі і сур'ёзных чаканняў у адносінах да бясільных прадстаўнічых органаў і пасіўны падыход апазіцыі да выбарчых кампаніяў не пакідае грамадству іншага выбару, акрамя як прыняць загадзя падрыхтаваную прапанову ўладаў. У прыватнасці, практычна адсутнічае супраціў кампаніям датэрміновага галасавання (працэдура, якую апазіцыя лічыць найбольш прыдатнай для фальсіфікацыяй), падчас якой да 30 % выбарцаў аддаюць свае галасы яшчэ да самой даты выбараў. У гэткай сітуацыі выбары ператварыліся ў рытуал савецкай эпохі, якога абавязкова варта прытрымлівацца, калі хочаш застацца ў добрых стасунках з уладай.

Віталь Сіліцкі — палітэканом, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаваній, сталы аўтар «ARCHE». Летасць пад яго рэдакцыяй выйшаў энцыклапедычны даведнік «Historical dictionary of Belarus» (Scarecrow Press, 2007. 2nd ed.).

Аднак выбары 2008 г. не будуць пазбаўленыя інтырыгі, хаця яна, магчыма, і не будзе заключацца ў канфрантацыі паміж рэжымам і апазіцыяй. Прынамсі адна інтырыга ў выбарах захоўваецца: яны могуць стаць індыкатарам, паводле якога можна будзе ацэніваць прагрэс у адносінах паміж Беларуссю і Еўрасаюзом.

За апошняі некалькі гадоў беларуска-еўрапейскія адносіны развіваліся паводле сінусоіды, у якой перыяды «нормалізацыі» і спробаў дыялогу змяняла «пахаладанне», якое было часта выклікане хвальяй палітычных рэпрэсіяў у Беларусі. Апошніе такое пахаладанне адбылося ў сакавіку 2008 г., калі замест чаканага вызвалення Аляксандра Казуліна ўлады брутальна разагналі дэмманстрацыю да Дня Волі, правялі ператрусы ў офісах фінансаваных Еўрасаюзам апазіцыйных медыяў і вынеслі прысуды аб пазбаўленні волі ўдзельнікам пратэстаў прадпрымальнікаў, гэтак павялічыўшы колькасць асобаў, якіх ЕС і ЗША лічаць палітвязнямі.

**Лукашэнка
адхрысціўся
ад «Белай Русі»
і яе стваральнікаў
таму, што тыя
выкарыстоўвалі
савецкія методы
у разбудове
арганізацыі.**

У папярэдніх даследаваннях мы разглядалі беларуска-еўрапейскія адносіны проста як функцыю стасункаў паміж Беларуссю і Расіяй. У адпаведнасці з гэтай логікай, калі Лукашэнка здольны дамагчыся пэўных эканамічных саступак і палітычнай падтрымкі з боку ўсходняга суседа, афіцыйны Мінск губляе інтэрэс да Еўрапейскага Саюза — і наадварот. З гэтага гледзішча апошні перыяд пахаладання адносінаў з ЕС і ЗША ў сакавіку практична супаў з рагшэннем Крамля пакінуць цану на газ для Беларусі ў 2008 г. на ўзроўні менш як палова ад еўрапейскай. У адпаведнасці з шматлікімі меркаваннямі, інтэнсіфікацыя канфлікту з ЗША, якая мела наступствы

і для беларуска-еўрапейскіх стасункаў, была скіраваная менавіта на тое, каб не пакінуць Москве іншых варыянтаў, апрача прыняцця такога рагшэння.

Сёння, аднак, Лукашэнка мае справу з іншай асобай у Крамлі — самаўпэўненым і дзелавым Дзмітрыем Мядзведзевым разам з ягоным папярэднікам і новым прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным, які зрабіўся галоўнай персонай, што прасоўвае эканамічныя інтэрэсы Расіі ў суседніх краінах, не зважаючы на дыпламатычны пратакол. І хаця ніякага канфлікту з Расіяй не назіраеца, Лукашэнку неабходна захаваць прастору для манеўру ў адносінах з ЕС.

ІНТРЫГА, ЯКОЙ НЕ БЫЛО?

Падаеца, што парламенцкія выбары выдатна прыдаюцца для пашырэння гэтага поля для манеўру. Па-першае, уваход апазіцыі ў парламент у любым выпадку не парушае балансу сіл у краіне, бо заканадаўчы орган застаецца маладэйскім. Па-другое, перамога некалькіх сяброў апазіцыі ў розных акругах, якія паказвае досвед, не абавязкова вядзе да падвышэння папулярнасці і даверу да ўсёй апазіцыі. Па-трэцяе, лібералізацыя электаральных практик насамрэч не гарантуюе, што апазіцыя заваюе месцы ў парламенце: у крайнім выпадку ўлады заўсёды будуць мець аргумент, што «народ вырашыў» не дапускаць апазіцыю да

законатворчасці. І апошняе, само палягчэнне выбарчых практык можа выклікаць крызіс ідэятычнасці ўнутры апазіцыі, калі больш радыкальная яе частка можа ўзмацніцца ў сваёй упэўненасці, што апазіцыя, праз падключэнне да электаральнай кампаніі, «прадаецца» рэжыму.

Задача «забеспячэння» мінімальна прымальна га ўзроўню празрыстасці выбараў да таго ж аблегчаная ўнутранымі супярэчнасцямі, апатыяй і пэўным «канфліктам пакаленняў» у стане палітычнай апазіцыі. Магчымы байкот выбараў часткай апазіцыйных сілаў можа прывесці да таго, што часткова паўторыцца сцэнар 2000 г., калі апазіцыя на парламенцкіх выбарах збольшага вяла ўнутраную барацьбу, дазволіўшы ўладзе рэалізоўваць уласныя сцэнары. Кампанія байкоту — гэта, магчыма, таксама спроба перафарматаваць палітычнае поле перад прэзідэнцкімі выбарамі 2011 г. праз павышэнне ставак тых груповак, якія выступаюць за больш радыкальны сцэнар паводзінаў апазіцыі на выбарах. Аднак, у любым выпадку, спробы байкоту толькі дададуць магчымасцяў для міжнароднай легітымізацыі выбараў уладамі.

Аднак нават пры такіх умовах лібералізацыя электаральных практык будзе азначаць трансфармацыю ўсёй гэтай добра адладжанай дзяржаўнай машыны, што можа прывесці да непажаданых наступстваў. З аднаго боку, урад добраахвотна надае пэўную вагу палітычным апанентам, што супярэчыць доўгатэрміновай палітыцы паслядоўнага разбурэння апазіцыі. Нават калі апазіцыя ўсё ж патрапіць у парламент, такая нармалізацыя можа быць нядоўгай, бо існуе больш за адзін спосаб пагоршыць палітычны клімат у краіне і такім чынам справакаваць новы перыяд «глыбокай замарозкі» стасункаў з ЕС. З іншага боку, улады рызыкуюць ператварыць электаральную арэнду ў памост для «ўнутрырэжымнага плюралізму» і фракцыйнай барацьбы: у нешта, што можа быць нават больш рызыкоўным для доўгатэрміновай стабільнасці сістэмы, чым наяўнасць самой апазіцыі. Тэндэнцыя пазбягання міжфракцыйнай барацьбы найболльш яскрава выявілася ў адкладанні інаўтурацыі прапрэзідэнцкай партыі «Белая Русь», якая, на думку многіх, павінна была стаць галоўным прадстаўніком прэзідэнцкае волі падчас гэтых выбараў. Насамрэч Лукашэнка адхрысціўся ад «Белай Русі» і яе стваральнікаў таму, што тыя выкарыстоўвалі савецкія метады ў разбудове арганізацыі. Крытыка прэзідэнта на адрес «Белай Русі» вельмі паказальная, прымаючы да ўвагі той факт, што арганізацыя, на меркаванне многіх, стваралася як інструмент перадачы ўлады ад Лукашэнкі да пераемніка, якім мог стаць ягоны старэйшы сын Віктар. Пасада спікера парламента была б добрым трамплінам для далейшага росту. Аднак выяўляеца, што гэтыя прыпушчэнні былі цалкам беспадстаўныя, і схема з пераемнікам была прадуктам спекуляцыяў, не падмацаваных неабходнай інфармацыяй. Урэшце, прэзідэнт Лукашэнка сам паклаў канец чуткам, презентаваўшы публіцы свайго малодшага сына Мікалая і абвясціўшы, што той будзе ягоным сапраўдным пераемнікам. Такім чынам, прэзідэнт недвухсэнсоўна абвясціў пра тое, што ён не збіраеца ў блізкай будучыні адыходзіць ад спраў. Адпаведна, парламенцкія выбары згубілі яшчэ адну інтрыгу.

КРОК НАПЕРАД — ДВА НАЗАД

Чаканні, што сёлетнія парламенцкія выбары могуць быць пераломнай падзеяй, якая прывядзе да палітычнай лібералізацыі, пакуль што засноўваюцца пераважна на афіцыйным дыскурсе, які робіць акцэнт на неабходнасці дэмакратычных і празрыстых выбараў. Прэзідэнт Лукашэнка паслядоўна паўтараў на працягу года, што планаваныя выбары пройдуць з максімальнай празрыстасцю і на «найвышэйшым ёўрапейскім узроўні», і паабяцаў, што Беларусь «пакажа Захаду і Pacii, як трэба праводзіць выбары», у той час як старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзя Ярмошына задэклараўала, што яна будзе «працаўаць для дасягнення міжнароднага прызнання выбараў». Аднак трэба памятаць, што да папярэдніх выбараў таксама рабіліся падобныя заявы. Адным вартым увагі

адрозненнем гэтай парламенцкай кампаніі ад ранейшых з'яўляецца тое, што ўлады, відаць, пазбавіліся страху, што апазіцыя можа паспрабаваць арганізаваць падчас выбараў «каляровую» рэвалюцыю: хаця дэмантанцыя апазіцыі ў афіцыйных СМИ працягваецца, яна далёка не такая інтэнсіўная, як раней. Улады таксама пайшлі на касметычныя, але досьць эффектыўныя з гледзішча PR змены ў заканадаўстве, каб даказаць прагрэс у электаральнай сферы. Напрыклад, улады дазволілі місіі ад Офіса па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ назіраць за выбарамі, адрозна ад афіцыйнай Масквы, якая не дапусціла місію да назірання за парламенцкімі і прэзідэнцкімі выбарамі некалькі месяцаў таму. Пэўныя касметычныя крокі, да прыкладу, запрашэнне кіраўнічкай Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзя Ярмошынай прадстаўнікоў палітычных партый ў быць назіральнікамі ў

ЦВК, не змяніе правілаў палітычнай гульні ў Беларусі, але стварае добры піярэфект для беларускіх уладаў.

Дэкларацыя прэзідэнта Лукашэнкі пра тое, што некалькі апазіцыянераў могуць стаць парламентарыямі, былі правільна інтэрпрэтаваныя аналітыкамі як запрашэнне Еўрапейскага Саюза за стол перамоваў. Робячы намёкі (аднак без анікіх аваязанняў), што выбары пройдуць паводле трохі іншага сцэнара, афіцыйны Мінск можа паспрабаваць прамацаць глебу наоконці таго, як далёка ёўрапейцы могуць пайсці ў нармалізацыі стасункаў (да прыкладу, зняцце санкцыяў і візовых абмежаванняў), калі афіцыйны Мінск пацвердзіць, што апазіцыя атрымае месцы ў парламенце.

Магчыма, даследаванне прынесла нездавальняючыя вынікі, бо з чэрвеня 2008 г. усё паказвала на тое, што выбары, хутчэй за ўсё, адбудуцца паводле звычайнага сцэнара. Прапагандыстыкі серыял «Сеціва», паказаны па Беларускім тэлебачанні 10—12 чэрвеня, пацвердзіў, што афіцыёны рэпертуар застрашвання не змяніўся пасля ранейшых палітычных кампаніяў. Галоўнымі нягоднікамі ў гэтай даку-

ментальнай трывогіі паўсталі прадстаўнікі моладзевых арганізацыяў і замежных грамадскіх арганізацыяў, што падтрымліваюць дэмакратыю, — такія, як «National Democratic Institute for International Affairs». Прапагандысцкія медыі яшчэ раз нагадалі, што апазіцыя збіраецца ўдзельнічаць у гвалтоўных акцыях з мэтай скінуць урад. Адметна, што акрамя дыктара ўсе каментатары ў дакументальным фільме былі вядомымі дзеячамі камуністычнай і ультранацыоналістычнай апазіцыі Расіі, а таксама маргінальных прарасійскіх лявацкіх партыяў Украіны, але ніводнага вядомага лукашэнкаўскага прапагандыста.

Новы закон аб медыях, прыняты акурат перад пачаткам перадвыбарнай кампаніі ў чэрвені 2008 г., пацвердзіў, што да змянення палітычнага клімату ў Беларусі яшчэ далёка. Закон не ўнёс радыкальных зменаў у варункі існавання незалежнай прэсы і не ўвёў, насуперак чаканням, абмежаванняў на інтэрнэт-выданні. Але ў той жа час закон фактычна крыміналізаваў дзейнасць замежных электронных медыяў, якія вяшчаюць на Беларусь пры падтрымцы ЕС і ЗША, калі тыя будуць працаўваць без рэгістрацыі. Цікава, што прыняццё закона было абстаўлене так, што першапачатковая версія змяшчала нашмат больш рэпресіўныя меры, чым канчатковая, якая была частковая «пачышчаная» і змененая нават з улікам рэкамендацый незалежных журналістаў і міжнародных арганізацый.

Пра тое, што выбары найхутчэй пойдуць паводле песьмістычнага сцэнара, сведчаць і атакі на палітычных апанентаў улады, якія распачаліся пасля абавязчэння выбараў. Напрыклад, шэраг апазіцыйных актыўістаў згубілі працу пасля того, як заяўлі пра планаваны ўдзел у выбарах, а іншыя палітыкі і праваабаронцы адчулі на сабе ўціск падатковых інспекцыяў. Антыапазіцыйную кампанію фактычна падтрымаў прэзідэнт, які наўпрост заявіў пра асноўныя кірункі афіцыйнай контрпрапаганды, у прыватнасці, пра неабходнасць праверыць фінансавыя крыніцы існавання апазіцыі. Такім чынам, пачаў вымалёўвацца мяккі сцэнар, згодна з якім кропкавыя рэпресіўныя меры, у камбінацыі з інтэнсіўнай прапагандай у дзяржаўных медыях, мусілі б прывесці да дыскрэдытацыі апазіцыі ў вачах грамадства і адначасова да яе дэмаралізацыі задоўга да галасавання.

ФАКТАР СТРАХУ

Мяккі сцэнар, аднак, быў відавочна радыкалізаваны самім прэзідэнтам Лукашэнкам, калі той выказаў у сваім інтэрв'ю расійскай газете «Комсомольская правда» падазрэнні, што апазіцыя больш не выклікае інтарэсу на Захадзе, і што каб вярнуць гэты інтарэс, яна гатовая пайсці на розныя правакацыі, уключаючы выбухі.

Сам факт, што выбух адбыўся на наступны дзень пасля публікацыі інтэрв'ю, падчас святкавання Дня Рэспублікі ў Мінску, даў нагоду апанентам улады падзраваць саму ўладу ў правакацыі, якой можна будзе скарыстацца дзеля апраўдання рэпресіяў супраць апазіцыі. Аднак той факт, што галоўнай «ахвярай» выбуху стаў былы сакратар Савета бяспекі Віктар Шэйман, якога Лукашэнка абвінаваціў у няздолнасці супрацьдзейнічаць хуліганам, паказвае, што інцыдэнт

мог быць часткай вялікай і ўжо некантралеванай гульні ва ўладных колах і сілавых структурах. Падзенне Шэймана, якога лічаць прыхільнікам жорсткай лініі і правадніком расійскіх інтэрэсаў у Беларусі, паказвае на тое, што ва ўладных колах усё большую вагу набывае маладое пакаленне прагматыкаў, якія гуртуюцца вокол Віктара Лукашэнкі, і якія, тэарэтычна, будуць шукаць шляхі нармалізацыі адносінаў з Захадам. Але ў той жа час, нават калі самі прадстаўнікі ўлады (а не сродкі масавай інфармацыі) і ўстрымаліся ад таго, каб наўпраст абвінаваці апазіцыю ў арганізацыі выбуху, менавіта яе прадстаўнікі (або, дакладней, прадстаўнікі радыкальных маладзевых груповак, нават калі апошнія і спынілі сваё існаванне пэўны час таму) аказаліся за кратамі паводле падазрэння ў датычнасці да выбуху. Выглядае, што вінаватых у гэтым акце будуць шукаць найперш сярод апазіцыі. Больш за тое, выбух 4 ліпеня, магчыма, будзе выкарыстоўвацца як зачэпка для пераследу палітычных апанентаў — і нават па-за рамкамі перадвыбарнай кампаніі.

**Выбух
4 ліпеня будзе
выкарыстоўвацца
як зачэпка
для пераследу
палітычных
апанентаў —
і нават
па-за рамкамі
перадвыбарнай
кампаніі.**

Выбух ужо стварыў адмысловы фон для перадвыбарнай кампаніі, паколькі беларускія ўлады, калі яны сапраўды хочуць нармалізацыі стасункаў з ЕС, цяпер мусіць, у дадатак да «хатнія працы» (правядзенне празрыстых выбараў) яшчэ і ўстрымашца ад жорсткіх заходаў у дачыненні да палітычных апанентаў і правесці аб'ектыўнае расследаванне інцыдэнту. У той жа час не выключана, што ўстрыманне ад рэпрэсіяў будзе выкарыстанае, разам з адстаўкай Шэймана, як доказ доўгачаканай лібералізацыі пры адсутнасці прагрэсу ў саміх выбарах.

ВЫСНОВЫ

За два месяцы да выбараў можна зрабіць высьнову, што асноўныя палітычныя гульцы або не маюць дастатковай матыватыўніцтва, або рэурсаў, каб змяніць звыклы сцэнар правядзення выбараў. Афіцыйны Мінск прости не будзе здольны за гэты час змяніць алгарытм дзеянняў усяго дзяржаўнага апарату і падмацаваць гэты злом інфармацыйна, лагістычна і ідэалагічна. Таму ўлады найхутчэй абліжжаюцца касметычнымі мерамі — напрыклад, дазволяць большай, чым раней, колькасці апазіцыянераў удзельнічаць у працы акруговых выбарчых камісій. Нягледзячы на тое, што выбары ператварыліся ў своеасаблівы тэст на сапраўднасць намеру нармалізація стасункаў з Еўропай, можна зрабіць прагноз, што беларускія ўлады паспрабуюць дамагчыся гэтай нармалізацыі іншымі саступкамі — увядзяць мараторый на смяротнае пакаранне ці вызываць астатніх палітычных зняволеных. Таксама магчыма, што некаторыя з новаабраных дэпутатаў утвораць «канструктыўную апазіцыю» ў новым складзе Палаты прадстаўнікоў. У любым выпадку, прызначаныя на 28 верасня выбары маюць нашмат большую міжнародную, чым унутрыбеларускую інтыгу.

Выбух і шмон: беларускі міні-Асьвенцім

Круглы стол у рэдакцыі «ARCHE»

У круглым стале, які адбыўся 23 ліпеня, узялі ўдзел незалежны экспэрт, каардынатор сайту «Наше мнение» (www.nmnby.org) Янаў Палескі, былы сябар арганізацыі «Белы легіён», інжынэр Міраслаў Лазоўскі, выканаўца абавязкаў старшыні «Моладзі БНФ» Ільля Богдан, рэдактар часопісу «ARCHE» Валер Булгакаў і палітолят, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных дасьледаванняў Віталій Сіліцкі.

Валер Булгакаў: Выбух у Менску ўnoch з 3 на 4 ліпеня адбыўся параўнальна нядаўна, і нам яшчэ вельмі далёка да таго, каб адreffектаваць яго ясна і глыбока. Пакуль мяне цікавіць найперш маральныя і ідэалагічныя аспекты рэакцыі ўлады на падзею. Мы запрасілі сюды Міраслава і Ільлю, якіх падзея непасрэдна закранула, — маю на ўвазе арышт абодвух паводле падазрэння ў датычнасці да выбуху. Мяне цікавіць успрыманьне ўладай нацыянальна съядомых беларусаў, якія ўдзельнічалі ў фармальных ці нефармальных арганізацыях, — дэ-факта як пятай калёны, сейбітаў хаосу і «чужых» вартасцяў. Дзеля таго, што яны ўвасабляюць пэўнае зло, іх можна беспакарана саджаць у турму на суткі пад надуманымі зачэпкамі ці наагул без прычыны, чыніць у іх ператрусы і ўцягваць у іншыя съедчыя дзеяньні.

Што за гэтым стаіць? На мой погляд, самасцьвярджэнье абсалютысцкай улады, якая лічыць важнай палітычнай задачай выхаваньне ці, калі хочаце, асьвету грамадзтва ў патрэбным ёй духу. Ніякага маральнага права ўлада на гэта ня мае — за яе фасадам хаваецца маральнае разлажэнне (якое зь нядаўняй пары нават адкрыта афішуецца) і маральная карупцыя, якая ідзе нагу са звычайнай. Пры гэтым улада падае сябе як нейкага маральнага судэздзю, увасабленыне маральных каштоўнасцяў, як інстанцыю, што вызначае маральныя стандарты.

Я хацеў бы таксама закрануць рэакцыю дзяржаўных СМИ. «Советская Беларуссия» запачатковала сэрыю пагромных публікаций, без усякіх улік і доказаў

КРУГЛЫ СТОЛ

абвінаваціўшы апазыцыю ў маральнай і палітычнай адказнасці за выбухі. І на-рэшце — гэта тонкая палітычна гульня прэзыдэнта Лукашэнкі, які нягледзячы на такія абвінавачаньні дэманстратыўна заняў цэнтрысцкую пазыцыю, не скажаўшыся да бруднага шальмаванья апазыцыі. Як і падчас ранейшых палітычных розыгрышаў, калі, напрыклад, адказнасць за адывезныя палітычныя крокі перакладалася на цвердалобых ідэолягаў накшталт Замяталіна, што выклікалі нянявісьць беларускай інтэлігенцыі і людзей дэмакратычных перакананьняў, выводзячы сапраўднага ініцыятара з-пад агню, так і цяпер А. Лукашэнка падаеца голубам на фоне ястреба П. Якубовіча. Адбываецца нагнітанье гістэрый, ідзе пошук ворагаў, распальваюцца пагромныя настроі ў дачыненьні да апазыцыі, ідуць ператрусы і пэрманэнтныя затрыманьні (прычым грамадства не пайн-фармаванае, колькіх чалавек затрымалі), а прэзыдэнт застаецца ні пры чым.

Але перш як прыступіць да абмеркаванья гэтых тэмаў, я прасіў бы Міраслава расказаць пра свой турэмны досьвед.

Міраслаў Лазоўскі: Якія ўражаньні ў мяне склаліся падчас затрыманьня? Спачатку мне падалося, што кадэбэшнікі, якія займаюцца гэтай справай, былі ўпэўненныя, што яны ідуць правільным шляхам. Калі я паразмаўляў з быльмі сябрамі «Белага легіёну», якіх таксама затрымалі, то і яны адзначалі, што спачатку кадэбэшнікі шчыра верылі ў тое, што робяць. І ўжо дзесяці гадзінаў праз шэсцьць падалося, што іх пазыцыя начала зъмяняцца. Я гэта звязываю з тым, што яны ўжо атрымалі вынікі ператрусаў ва ўсіх затрыманых легіёнаўцаў і самі адчулі, што сълед ілжывы. І тады амаль перасталі закранаць тэму непасрэдна 3 і 4 ліпеня, а цікавіліся выключна мінулай дзейнасцю ў «Белым легіёне». Потым перадалі мяне ў съледчы ўпраўленыне. За ўесь час два съледчыя мяне дапытвалі — адзін да затрыманьня, другі пасылья. І мяне склалася ўражаньня, што яны будуць цяпер «прызначаць вінаватых». Я гэта звязываю менавіта з тым, што яны разумелі, што мяне шукаюць, дзе трэба. Для мяне відавочна, што калі б гэта была сплянаваная акцыя супраць апазыцыі, яны б паводзілі сябе па-іншаму.

З аднаго боку, каманду максымальна забіраць людзей далі мясцовым РАУСам, упраўленыням КДБ, якія менавіта і праводзілі затрыманьні. Зы іншага боку — з нас толькі началі, і пазней забіралі ўжо без разбору — і рабочых, і студэнтаў, і ледзьве не бамжоў. Са словаў аднаго з такіх «непалітычных» (я зь некалькімі размаўляў у камэры, як што адбывалася), калі камітэтчыкі забіралі, то біць мяне білі, але маральны ціск на яго аказвалі. Але потым, калі ўжо завезылі ў съледчы ўпраўленыне, усё зъмянялася: паразмаўлялі-паразмаўлялі, упэуніліся, што гэта мяне ён, і ўсё, маўляў, пасядзі, раз ужо забралі, а потым выпусцім. Думаю, калі б гэта была замова, то ўсе ведамствы ўсё-ткі працавалі б у звязы.


Янаў Палескі: Ці прагучалі нейкія афіцыйныя абвінавачаньні?

М. Л.: Падазрэнье на магчымую датычнасць да выбуху.

Я. П.: Паводле маіх назіраньняў, усе падсистэмы ўлады працавалі ў тыповым рэжыме рэагаванья на экстраардынарныя падзеі. «Советская Беларуссия» адгукнулася ананімным, г. зн. рэдакцыйным артыкулам з досыць прадказальнym зъместам. Тоэ, што апазыцыя трапіць пад разнос, было ясна адразу. Што б



Лукашэнкаў выступ на парадзе з нагоды афіцыйнага дня незалежнасьці (3 ліпеня).



Кто хотел взорвать праздник?

● Редакционная статья



Основана
в августе
1927 года



Советская
Белоруссия
№ 122 (23020)

www.sbb.by

Суббота, 5.07.2008.



Этот вопрос громом прогремел среди белорусской прессы! Есть ли виноваты в этом? Среди ринников и молодежи, и вполне взрослые люди, и, наконец, что особенно удивительно, — дети.


Конечно, сейчас самое главное — получить ответ на этот вопрос:

— Кто хотел покорять праздники? Кто жаждет краха? Кому по пути попала «Несапинская» мэрия, кто замкнулся на кон-

У субботу 5 ліпеня «Советская Белоруссия» вышла з пагромным артыкулам пра беларускую апазыццю.



Вайсковы парад, прымеркаваны да дня Незалежнасьці. Фота Сяргея Грыца.



Выступ фізкультурніц, прымеркаваны да дня Незалежнасьці. Фота Сяргея Грыца.

КРУГЛЫ СТОЛ

ні здарылася, апазыцья абавязкова павінна быць вінаватая. У кантэксце беларускага палітычнага рэжыму ў гэтym, у існасьці, яе асноўная роля.

Тое, што сказаў папярэдні выступоўца, мабыць, мае падставы: каб злавіць зламысынікаў, задзейнічалі разнастайныя фільтры (і, адпаведна, вэрсіі), з чаго вынікае, што ўлада была разгубленая. Хоць гэтую акалічнасць нельга разглядаць як алібі для ўлады, паколькі частка кіроўнай групоўкі можа ня ведаць пра тое, што чыніць другая. Сёняня бязь съледчых высноваў мы ня можам сказаць, хто зьдзейсніў тэракт.

Што б мне хацелася адзначыць: нашы спэцслужбы не гатовыя да падобных эксплесаў. Яны не гатовыя праста таму, што вучыліся на другое; яны вучыліся фільтраваць нядобранадзейных людей, адсочваць фінансавыя трансфэрты, пераразмеркаваныне сродкаў і г. д. Да тэрарызму — калі мы гаварам пра тое, што Беларусь адначасна з гэтym выбухам уступіла ў эпоху мадэрнасці, — яны ў прынцыпе не гатовыя.

В. Б.: У мяне пытаньне да Міраслава: наколькі жорстка адбывалася затрыманьне, а таксама да Ільлі: як ішоў ператрус?

М. Л.: Наконт затрыманьня — усё было досьць карэктна, сілавога захопу не было ні пры асабістым затрыманні, ні дома падчас ператруса.

Віталь Сіліцкі: Затрымлівала міліцыя ці КДБ?

М. Л.: КДБ. Прапанавалі праехаць зь імі. Дзесяці апоўдні патэлефанавалі мне на мабільны, сказалі, што ў мяне дома адбываецца ператрус, таму яны жадаюць са мной паразмаўляць. Я згадзіўся, што ў гэтай сітуацыі трэба паразмаўляць. Яны прапанавалі выслаць па мяне машыну. Даволі хутка пад'ехалі, я сеў зь імі, але паехалі не на ператрус, а праста ў гарадzkое ўпраўленыне КДБ. Ну і там ужо чакалі вынікаў ператрусу. Наконт ператрусу — зразумела, я сам не прысутнічаў, але са словаў бацькоў і жонкі ператрус доўжыўся шэсць гадзін, двойчы сабака выбухоўку шукаў, вельмі скрупулёзна. Усё, што можна перагледзець, — перагледзелі. Але пры ўсім тым ня так, як у фільмах, калі поўны пагром, — не. Дастані, напрыклад, книгі — не зацікавілі, на тое самае месца і ставілі. Даволі карэктна ўсё гэта адбывалася, не раскідалі ўсяго. Забралі сістэмны блёк кампьютара і іншыя інфармацыйныя носьбіты — флэшку, дыскі, касэты, нават тое, што датычыцца ўдзелу маёй жонкі ў перадвыбарным штабе Казуліна. Натуральна, што яны не праглядалі, што бяруць. Напрыклад, быў выняты дыск з записам боек, але там сюжэты СТВ пра дэманстрацыі. Сымболіка «Белага легіёну», архіўныя паперы арганізацыі, якія ў мяне захоўваліся, былі сканфіскаваныя.

В. Б.: Значыцца, само затрыманьне было больш-менш людзкае.

М. Л.: Прынамсі, нашмат карэктней, чым затрыманьні міліцыяй гораду, як некаторыя казалі.

В. Б.: То бок, вы мелі нават нейкі выбар? Маглі сесыі ў машыну, а маглі б...

М. Л.: У такіх сітуацыях выбару асаблівага няма. Могуць карэктна сказаць: «Праедзем з намі», а могуць правесыці сілавы захват. Іх трох хапіла б. Тым больш, які выбар, калі дома ператрус?

В. Б.: Ільля, а вы што раскажаце?

Ільля Богдан: У мяне так было: Акадэмія навук, я выходжу з пад'езду, праходжу мэтраў дваццаць-трыццаць, мікрааутобус, два чалавекі з камітэту, якія паказалі свае «корачкі». Таксама даволі спакойна, ціха. Я запытаўся, на якой падставе. Яны сказалі — па факце выбухаў заведзеная крымінальная справа. Затрыманьне гэтае мяне не зьдзівіла, таму што мы мелі інфармацыю, пайшла гэтая хвала, кожны дзень людзей дапытваюць, забіраюць, арыштоўваюць. Мне сказалі, што зараз паедзем у вашу кватэру, дзе будзе адбывацца ператрус. Калі прыехалі, мяне азнаёмілі з санкцыяй праクурора. Ператрус доўжыўся дзесяці гадзін дзіве з паловай. Ён таксама быў даволі ўважлівы: такія прадметы, як фольга, скотч альбо нешта падобнае, забіралі адразу. Такое ўражаньне, што быў съпіс рэчаў, якія трэба сканфіскаваць, акрамя непасрэдных улік... Балтоў, гаек у мяне не знайшлі, але знайшлі нейкую вадкасць для зьняцця каменю з пліткі. З майго пакою пазабіралі ўсё: съпірша тэчку нейкую, газэты са старой інфармацыяй, старыя ўлёткі. Усё гэта склалі ў ахапак і забралі, сканфіскавалі кампьютар з дыскамі, іншыя носьбіты інфармацыі. Мяне затрымалі ў 18.30, але самае цікавае, што потым ужо, па выхадзе, я даведаўся, што а другой гадзіне дня праводзілі ператрус па месцы маёй праціўніці, у бабулі ў Чыжоўцы. Там сканфіскавалі кампьютар майго стрыечнага брата

В. Б.: У вас фактычна было два ператрусы?

І. Б.: Так. Наколькі я разумею, за намі сачылі. Я ня ведаю, да выбуху ці пасыля. Пераехаў я ў новую кватэру трох тыдні таму, якраз перад выбухам. Яна была зарэгістраваная на маці, і гэта трэба было адсачыць. І калі мы прыехалі на месца, другая машына ўжо стаяла каля пад'езду. Затрымлівалі і прывезьлі мяне супрацоўнікі Камітэту дзяржбяспекі, а на месцы працавалі супрацоўнікі МУС. Людзей, з якімі мы контактавалі ў камэрсы, затрымлівалі розныя службы. Нас, палітычных, затрымліваў КДБ, людзей з крымінальным мінульдом — Камітэт барацьбы з арганізаванай злачыннасцю, кагосці проста міліцыянты, іншых выклікаў РАУС як бы на размову, а потым садзілі на дзесяць сутак.

В. С.: Значыць, паднялі ўсе сілавыя службы, але дамінуе чыста фармалісцкі падыход.

В. Б.: Ніякіх кайданкоў?

І. Б.: Я суткі правёў у «стакане». Мяне затрымалі ў 18.30, ператрус дома, потым павезьлі ў съледчае ўпраўленье на вуліцы Сапэраў. Наколькі я зразумею, людзі там съпяшаліся даехаць да дому апошнім транспартам, і везыці мяне ў ізаліятар часовага ўтрыманья ніхто не зьбіраўся. Таму яны мяне закінулі ў Маскоўскі РАУС. Існуе этапаваньне, калі кожны вечар па ўсіх РАУСах прайжджае аўтазак і забірае людзей, якія сабраліся за дзень, на Акрэсьціна. Маскоўскі РАУС бліжэй за ўсіх да яго знаходзіцца. Прывезьлі мяне а дванаццатай, і, відаць, у той дзень гэты аўтазак ужо праехаў, а мяне не забралі. Таму сядзеў там нач, дзень. Адзін раз вывелі на шпацыр, «адкатлі пальчыкі» і зноўку закрылі. Забралі толькі ў нач зь пятніцы на суботу ў трох гадзінны ночы, і там былі кайданкі (калі пераводзілі з РАУСу ў ізоліятар). Цягам сутак ніхто ня ведаў, дзе я.

В. Б.: А з вамі, Міраслаў, такога не было?

КРУГЛЫ СТОЛ

М. Л.: Не. Я сам зьдзівіўся. Дзесьці ў дванаццаць ночы нас павезылі з КДБ на вуліцу Сапраўя. І да другой гадзіны ночы, пакуль ня скончыўся допыт у съледчым упраўленыні, супрацоўнікі КДБ чакалі ўнізе, каб потым кожнага на пэрсанальнай машыне адвезыці на Акрэсцына. Там яшчэ быў такі съмешны выпадак, калі нейкай паперкі съледчы ня даў і нас не хацелі прыматць. Таму нас адвезылі ў Маскоўскі РАУС, на відэа зънялі і дзесьці каля шостай гадзіны раніцы згадзліся прыняць у турму.

В. Б.: А на вашай акадэмічнай кар'еры гэта ніяк не адаб'ецца?

І. Б.: Я думаю, не. Самыя вялікія праблемы ў мяне ўжо былі — пасля 25 сакавіка. Тады я быў арыштаваны на пятнаццаць сутак. Калі хваля сапраўды пайшла, мне сказалі, што ёсьць сыгнал зь Міністэрства адукацыі і трэба альбо забіраць дакумэнты, альбо адлічаць. Фактычных падставаў для адлічэння не было. Я адказаў: калі хочаце мяне адлічыць, самі шукайце падставаў. І яны пакінулі мяне на завочным. Ім прасьцей напісаць чарговую паперку ў Міністэрства адукацыі, чым адлічыць мяне, надаючы тым самым публічнасць справе.

В. Б.: Як вы думаете, колькі затрыманых было ў ізалятары?

І. Б.: Ізалятар новы, новыя ўмовы, таму нармальныя сувязі паміж камэрамі не было. Уразіла стаўленыне супрацоўнікаў — канвойных альбо тых, што развозілі ежу. Было ўражаныне, што загадалі размаўляць з намі як мага больш карэктна. Нейкія перадачы з камэры ў камэру запалак, цыгарэтай, нават ежы яны дазвалялі — калі прасілі іх, яны перадавалі. Канечне, мы запытвалі, колькі нас, тых, хто сядзеў па выбуху. І семдзесят — я ня думаю, што гэта перабольшаныне. Мо наадварот — было болей.

В. Б.: Мы гаворым толькі пра Менск. Тым часам у краіне адбываюцца павальнія затрыманыні і ператрусы. Чаму?

В. С.: Я называю гэта эфектам пранікнення. Бомба выбухнула за пяцьдзясят мэтраў ад Лукашэнкі. Выбух паказвае, што ўлада ня ўсёмагутная. І цяпер трэба прадэманстраўцаць, што ўлада ў краіне ёсьць, напомніць, што яна паўсюль. Та-тальныя затрыманыні і ператрусы сьведчаць, што выявіць злачынцу будзе вельмі цяжка. Гэта ўжо пытаныне ня толькі тэхнічнае (вышуку ці кампэтэнцыі), але пытаныне палітыкі. Трэба паказваць моц дзяржавы.

Выглядае, што кіраўніцтва краіны пра выбух нічога ня ведала. Гэта была не арганізаваная зьверху правакацыя. Наверсе сапраўды хочуць даведацца, хто гэта зрабіў.

В. Б.: А што мы ведаем пра выбуховае прыстасаваныне? Віталій ацэніваў, што яно каштавала недзе чатырыста даляраў.

В. С.: Добрыя балты цяпер на рынку каштуюць вельмі дорага. Каробка з-пад соку, тратыл, унізе балты... Прычым у Віцебску былі цьвікі. А тут толькі балты.

Я. П.: Гэта або прафэсійна вырабленая бомба, закамуфляваная пад саматужную, або непрафэсійна вырабленая бомба, якая, тым ня менш, выбухнула. Але каб зрабіць падобную выснову, належыла б убачыць, скажам, нявыbuchнутую бомбу.

Я асьцерагаюся гаварыць пра матывы. Выбух можна разглядзець як сыгнал Лукашэнку. Калі толькі гэты сыгнал быў дасланы не на яго даручэныне. Калі ж

глядзець з пазыцьі вытворных эфектаў, то мы лёгка ўбачым, кім і як усё гэта выкарыстоўваецца — асабліва калі мець на ўвазе водгук СМІ і шмон апазыцыйных структураў. Аднак варта мець на ўвазе, што хто б ні ўзарваў бомбу, ён ня можа кантролюваць усіх эфектаў выбуху.

I. Б.: Калі мы знаходзіліся ў камеры, людзі былі розныя, былі і тыя, што ведаюць сапэрную справу. Адзін чалавек мне апавёў, што выбуховае прыстасаванье было зробленое прафесійна, з увагі на варонку і на выбух — як той пайшоў. Выбух быў накіраваны. Гайкі, якія пазней знайшлі на месцы выбуху, не разълягліся ў розныя бакі, яны ляцелі ў адзін бок. Эфект дзеяння, як у міны МОН-50.

Я. П.: Тэракт абмяркоўваюць усе. Ці не выконвае ён з гэтай прычыны функцыю манёuru, што адцягвае ўвагу? Паколькі самае цікавае, што цяпер дзеецца ў краіне, да тэракту простага да-чынення ня мае. Улада паступова мяняе парадыгму ўлас-най легітымнасці, і тэракт тут — зручная рэч для спасылак на «сучасныя працэсы». Я хачу сказаць, што незалежна ад таго, хто непасрэдна вінаваты ў выбуху, гэты экспцэс аказваецца добрай зачэпкай, каб, з аднаго боку, грунтоўна націснуць на апазыцыю, з другой — правесыцы пэўныя перастаноўкі, чарговы раз бяз шуму памяняць сыпіс акцыянанаваных прадпрыемстваў і г. д.

В. Б.: Вярнуся да маральнага вымірэння выбуху. Чым улада адрозніваецца ад тэрарыстаў, калі масава арыштоўвае і зняволівае бязвінных людзей толькі з прычыны іх палітычных перакананьняў? Можна сказаць, што ў Беларусі будзе доўжыцца міні-Асьвенцім, пакуль актывісты (ці вэтэраны) дэмакратычных сілаў будуць прыроўненыя да злачынцаў. Скотлэнд-Ярд ніколі б не дадумаўся арыштоўваць паводле падазрэння ў датычнасці да выбуху ў лёнданскім мэтро эколя-гаў ці зялёных — толькі на падставе іх палітычных перакананьняў.

I. Б.: Для мяне гэта перастала быць дзівам, калі праста так затрымліваюць на пятнаццаць сутак. Перад акцыяй затрымалі — ну ясна, пайшла хвалья, хапун, і мы нармальна гэта ўспрымаём. І я думаю, яны таксама сочаць за гэтым — як гэта ўспрымае грамадзтва, як успрымае мы. А тут праста новы варыянт, які адпра-цавалі год таму, калі напярэдадні масавай акцыі заявілі крымінальную справу і чалавек пяць аказаліся падазраваныя. І тут — давайце паспрабуем завесыцы кры-мінальную справу, паспрабуем пасадзіць іх на суткі. Я ня думаю, што цяпер СМІ абмяркоўваюць выбух і даюць людзям нейкую ежу, каб яны гэта пераварылі і падумалі. Мяркую, што ўжо ўсё. Для большасці людзей як прайшлі ператрусы, як адседзелі — на тым яно і скончылася. І далей ніхто ня будзе нічога абмяркоўваць. А шматхадоўка працягненца.

В. С.: Былі нейкія рамкі, за якія рэжым не выходзіў. Скажам, студэнтаў адлі-чалі, але школьнікаў не адлічалі. Школьнікаў пачалі адлічаць. Пачалі пагражаць бацькам, што будуць забіраць дзяцей. Таму, калі затрымалі чатырнаццаць чала-век і выпускніці без выстаўленыя абвінавачаньняў, мы пачынаем гэта абмяркоўваць — во якая ліберальная ўлада, нікога ня зьбіла.

Міраслаў Лазоўскі:
**Пакуль
грамадзтва
дазваляе ўладзе
павялічваць ціск
на сябе, яна гэта
будзе рабіць.**

КРУГЛЫ СТОЛ

Я. П.: У нашым выпадку «апазыця» — неабходны пэрфарматыўны элемэнт ідэялягічнага фантазму. Дзякуючы наяўнасці гэтага элемэнту магчымая ідэялягічная цэльнасць вобразу грамадзтва. З аднаго боку, гэты элемэнт маскуе дзірку ўва ўяўленай сацыяльнай гармоніі, а з другога боку, увасабляе зло, ад якога пазбавіцесь — і надыдзе эпоха ідэальнай пабудовы грамадзтва. Таму гэты пэрфарматыўны элемэнт — «апазыця», «яўрэі», «ворагі народу» або «пятая калёна» — заўсёды выглядае парадаксальна. З аднаго боку, яны немагутныя, слабыя, яны ні на што ня здольныя, народ іх не падтрымае. З другога боку, яны арганізујуць тэракты, перамолваюць агромністывія сродкі з Захаду. Калі апазыцыі няма, яе трэба прыдумаць. Нарэшце, калі казаць аб прагматычным складніку ўсяго гэтага інцыдэнту, то зразумела, што гэтым можна гандлявацца, фармаваць стаўкі адмовы. Чалавека пасадзілі — выпусцілі за нейкія саступкі з боку Эўропы.

В. Б.: Замест таго, каб зрабіць падсумаванье, я папрашу вас каротка аба-
гульніць вашы выказваньні.

М. Л.: Па-першае, я не лічу, што гэты выбух стаў нейкім рубіконам што да стаўлення ўлады да грамадзтва. Мне здаецца, усё і так плаўна нарастала. Пакуль грамадзтва дазваляе ўладзе павялічваць ціск на сябе, яна гэта будзе рабіць. Будзе ціснуць да таго часу, пакуль не адчуе зваротнага руху. Гэта зручна ўладзе, яна падцікае пастаянна. А тут — выбух! О, дык цяпер можна рабіць усё! І падатковыя дэкларацыі ў апазыцыянераў праверыць заадно. Па-другое, што тычыцца выбуху, мне здаецца, што гэта было прафесійна зробленое прыстасаваньне.

І вось некалькіх вэрсіяў, якія найлепш кладуцца на факты. Гаварылася пра расейскі сълед. Мне здаецца, што гэта вельмі ўдала кладзецца — я больш чым упэўнены, што Лукашэнку асабіста гэты выбух ня быў патрэбны, ён разьбівае ягоны найбольш прадавальны брэнд — стабільнасць. А цяпер, напярэдадні выбараў, кажуць: вось апазыцыю заціснуць праз гэты выбух. Ды яе і так заціснуць на гэтых выбарах, без усялякіх выбухаў — у нас стабільнасць, у Расеі няма стабільнасці. Тым больш гэта першы сапраўдны такі тэракт у Беларусі. І гэта не беларуская традыцыя, так тут не рабілі. Гэта гаворыць за тое, што гэта ня нашы, не знутры Беларусі зроблена. Потым была вэрсія пра барацьбу кла-наў. Тут ужо казалі, што не настолькі моцныя кланы ў краіне, каб змаглі пра-кантроліваць, у якім рэчышчы пойдуць падзеі. І таму мне здаецца, яны проста забаяліся б пайсьці на гэты варыянт. І зь іншага боку, чаму цяпер гэта не ска-рыстоўваецца, не прызначаюць вінаватага? Таму што яны сапраўды шукаюць, хто мог гэта зрабіць, і сярод «чорных капачоў», і сярод тых, хто меў дачыненьне да выбухоўкі, да зброяі.

А наконт таго, каму гэта выгадна. Ня так даўно зноўку «кінулі» «Газпром» і цяпер будуць выращаць лёс маёмасыці Барыса Абрамовіча. Гэта праўдападобныя матывы. Матыў, што нейкаму хулігану не падабаўся наш «добрый празнік» — гэта не матыў. А вось наконт «Газпрому» і маёмасыці — гэта матывы. І прымушае задумашца, чаму адразу там зъявіўся Лукашэнка? Дзіўна, бо ахова яго павінна была адразу эвакуяваць. Але ён пайшоў. І гэта добра стасуецца да вэрсіі, што гэта было папярэджаньне. Ён зразумеў, што папярэджаньне адбылося. Яго папя-

рэдзілі, а забіваць ніхто не зьбіраўся. І таму ён вырашыў сытуацыю скарыстаць для сябе. І ўсе далейшыя крокі — скарыстаньне сытуацыі, і ўсё.

I. Б.: Маёй першаснай вэрсіяй была «кадравая разборка», але цяпер я сумняюся. Ня згодны з тым, што гэта ня тычыцца выбараў. Калі ўзяць людзей, якіх затрымалі, то гэта па адным чалавеку з арганізацыі. Пашкевіч Міша — «Маладыя дэмакраты», Кур'яновіч Паша — «Джынс за свабоду», я —«Моладзь БНФ» плюс «Белы легіён». Тут праста ўзялі па чалавеку з арганізацыі.

В. Б.: І Сяргея Высоцкага з Партыі свабоды.

I. Б.: Так, хоць гэта і ня ўвесь спектар. Магчыма, яны выбіралі больш, на іх погляд, радыкальныя. Антон Койпіш трох тыдні таму напісаў заяву на ўступленыне ў партыю, а раней быў у «Бунце». Рэчы, якія ў мяне сканфіскавалі — паперы арганізацыйныя ды іншыя, — яны могуць спрацаваць пазней. Статусу падазраванага зь мяне не здымалі, я застаюся ім. Сканфіскаваных рэчаў мне ніхто не вяртаў. Таму мая вэрсія такой шматхадоўкі, у якую будуць гуляць, застаецца. Наступствы яшчэ будуць. Але якія — тут мне складана казаць.

В. С.: Тры тыдні прайшло, і ніякай ідэі, хто гэта зрабіў. Можна ўяўіць, што выканаўца ўжо даўно не ў Беларусі, а заказчыкі даволі добра сябе адчуваюць. Такія пошукуі ў рэжыме сацыялягічнага апытаньня даводзяць да парадаксальнай высновы, што самі пошукуі злачынцы — ня менш прапагандыстычная акцыя, чым злачынства. І тут ёсьць лягічная ўзаемасувязь. Калі сэнсам тэракту было не забіць, то сэнс пошуку, здаецца, — не знайсьці.

Я. П.: Гэта падзея шматаспэктная. Пры гэтым далёка ня ўсе аспекты насамрэч звязаныя. У цэлым я, мабыць, набліжаюся да рэзюмэ першага выступоўцы — з той адно папраўкай, што ўсё гэта варта памножыць на пэўны каэфіцыент вар'яцтва і нонсэнсу. Тэракт — нават такі «мінімалісцкі» — для Беларусі, вядома, сымбалічная падзея. Яна сыгналізуе пра тое, што мы ўступілі ў паласу сучаснасці. Незалежна ад прычынаў, удзельнікаў і наступстваў гэтай падзеі, нас закранулі глябальныя працэсы. Мяркуючы па рэакцыі ўладаў, хоць бы з таго, што пошук вядзеца на ўсіх кірунках, яны разгубленыя, — гэта як у фільмах, калі чалавек ня ведае, куды страліць, праста паліць на ўсё бакі. Гэта далёка ня съведчаныне сілы ўлады. Мяркую, што найбольш прадавальны дагэтуль брэнд «стабільнасць» сёньня становіцца сапсановым таварам.

В. Б.: Ад сябе дадам, што калі расьсьледаваньне справы будзе зацягвацца і працукоўваць, то гэта развязжа руکі людзям, якія стаяць за ёй, для наступных падобных экспесаў.

Занатавала *Наста Бакшанская*

БАЛАШ ЯРАБІК, АЛАСТАР РАБАЛЬЯЦІ

Мінскія манеўры

Лукашэнка выкарыстоўвае выбары,
каб здабыць рычагі ў перамовах з ЕС

У Беларусі існуе адзін палітычны курс, адна (падкантрольная дзяржаве) эканоміка і адзін лідэр. На працягу чатыроццаці гадоў кіравання Лукашэнку ўдавалася перакладаць вялікую частку расходаў для падтрымання гэтай сістэмы на Расію.

Аднак пасля яго «перавыбараў» у 2006 г. «Газпром» абвясціў пра паступовае павышэнне цэнаў на газ, а Расія пачала збіраць пошліны за пастаўкі ў Беларусі сырой нафты, якая далей ішла на экспарт. Лукашэнка раптоўна ўсвядоміў, што ён апынуўся ў ізоляцыі не толькі ад контактатаў з Захадам, але і ад расійскіх грошай.

Балаш Ярабік — палітоляг, магістар гісторыі ўніверситету імя Яна Амоса Каменскага ў Братыславе, старшы супрацоўнік вішнігтонскага Савету па палітыцы дэмакратызацыі. Навучаўся ў Калюмбійскім університетзе (*Human rights advocacy course*), што ў Нью-Ёрку, і ў Гарвардзкім університэце (*Conflict Management Group*). Узначальвае праект «Пакт для Беларусі і Ўкраіны» ў Кіеве. Рэгулярна піша на беларускія тэмы.

Аластар Джэймс Рабальяці — палітоляг і дыпламат, доктар філязофіі брытанскага ўніверситета Эксетэр (*Exeter*). Аўтар кнігі *ab domi belaruskai i nymeckai meniasciu yu Pol'schi «A Minority Vote. Participation of the German and Belarusian Minorities within the Polish Political System 1989—1999»* (*Krakow: Zaklad Wydawniczy Nomos, 2001*). Працуе праграмным каардынаторам аддзялення кіравання і інстытуцыйнага разьвіцця сакратарыяту Брытанскай садружнасці ў Лёндане.

Летасць у «ARCHE» быў апублікованы сумесны аналіз гэтых аўтараў пад назвай «Дыялёг з д'яблам. Аб стасунках Эўразіязу зь Беларусью» (4/2007).

ПРЭЗІДЭНТ НА ДНІ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Тым не менш, і ў такіх няпэўных аbstавінах Лукашэнку ўдавалася сяк-так манеўраваць паміж Усходам і Захадам — спрабуючы атрымаць як мага больш карысці ад кожнага з бакоў. Пазбягаючы любых буйных рэформаў, хоць і дапускаючы асобныя ліберальныя паслабленні, Мінск настойліва імкнецца да прыцягнення прыватных інвестыцый. Не ідучы на сур'ёзныя палітычныя саступкі, Мінск дабіваецца зменаў у палітыцы Еўрапейскага Саюза, якія маглі бы прывесці да фактычнага прызнання Лукашэнкі ў Еўропе. Для гэтага, праўда, яму трэба паспяхова пераадолець адзін бар'ер — парламенцкія выбары 28 верасня.

Беларускія ўлады стараюцца скарыстаць увагу БруSELЯ да гэтых выбараў. Хоць 12 пунктаў Еўракамісіі (з даклада «Што Еўрапейскі Саюз можа дадаць Беларусі» за лістапад 2006 г.) па-ранейшаму застаюцца ў сіле, офісу EC па зневіні палітыцы на чале з Хаўерам Саланам удалося заключыць з Мінскам «мемарандум аб узаемаразуменні» пра асноўныя ўмовы аднаўлення больш глыбокага дыялогу і супрацоўніцтва з Беларуссю, які складаецца з пяці пунктаў. Сярод гэтых умоваў — рэгістрацыя на выбарах кандыдатаў ад апазіцыі, уключэнне яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій, дазвол на правядзенне перадвыбарных сустрэч, прысутнасць прадстаўнікоў апазіцыі ў новым парламенце. Апроч таго, Мінск у асобе свайго прадстаўніка ў БруSELі паабяцаў перад выбарамі вызваліць з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна.

Ёсць прыметы таго, што Мінск рухаецца да выканання гэтых умоваў, хоць яшчэ невядома, ці ўсе абязанні будуць ажыщёўленыя і якую менавіта колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў парламенце БруSELь палітыцы дастатковай. Асабліва цікава тое, ці будуць гэтыя прадстаўнікі выбраныя належным чынам альбо Лукашэнка папросту назначыць іх.

Як ні дзіўна, гэтае пагадненне можа азначаць, што Беларусь, упершыню пасля таго, як на змадэльянім рэферэндуме 1996 г. была ўведзеная моцная прэзідэнцкая ўлада, выканае некаторыя ключавыя патрабаванні АБСЕ па арганізацыі і правядзенні выбараў, дазволіўшы прадстаўнікам апазіцыі ўдзельнічаць у работе выбарчых камісій. Хоць дэмакратычнасць такіх выбараў можа быць усё роўна вельмі адноснай, прадстаўніцтва апазіцыі ў парламенце сталася б відавочным крокам наперад у беларускай палітыцы.

Другі парадокс у тым, што апазіцыя, якая, паводле ўласных сцверджанняў, нядрэнна падрыхтавалася да гэтых выбараў, можа ў выніку байкатаўцаць іх і намагацца захаваць статус-кво. Аб'яднаным дэмакратычным сілам (праўда, без удзелу руху «За свабоду» на чале з Аляксандрам Мілінкевічам) упершыню удалося дамовіцца аб адзінным спісе са 110 кандыдатаў — па адным на кожную акругу. Але апазіцыйныя партыі вылучылі чатыры ўмовы свайго ўдзелу ў выбарах і пагражают выбіцці з працэсу, калі тыя не будуць задаволеныя.

Дзве з гэтых умоваў — рэгістрацыя вылучаных кандыдатаў і ўключэнне прадстаўнікоў апазіцыі ў склад выбарчых камісій усіх узроўняў — дастаткова адназначныя, тады як выкананне трэцяй — стварэнне належных ўмоваў для агітациі

БАЛАШ ЯРАБІК, АЛАСТАР РАБАЛЬЯЦІ

— можа інтэрпрэтавацца вельмі суб'ектыўна. Выглядае на тое, што апазіцыя будзе прадстаўленая не больш як у адной трэці акруговых выбарчых камісій, а гэта значыць, улады збіраюцца выконваць умовы ЕС толькі фармальна. Такім чынам, дыскусія наконт байкоту, хутчэй за ёсё, будзе працягвацца падчас усёй выбарчай кампаніі і можа засланіць перадвыбарную агітацыю апазіцыі.

НЕ ЧАС ДЛЯ БАЙКОТУ

Цяпер апазіцыі варта распачаць сваю кампанію, не апасаючыся за канчатковыя вынікі, тым больш ёсць шанец дабіцца сапраўды добрасумленнага падліку галасоў. Калі замест гэтага апазіцыя вырашыць байкатаваць выбары, яна можа цалкам дыскрэдытацца сябе як унутры краіны, так і ў БруSELі. Такі раптоўны байкот, асабліва калі будуць выкананыя ўмовы ЕС, можа вывесці апазіцыю з гульні, тады як перад рэжымам запаліца зялёнае свято для паляпшэння ўзаемаадносін з БруSELем. Апошніе, трэба думаць, прывядзе да падпісання з Беларуссю дагавору аб плане дзеяння ў рамках палітыкі добрасуседства ЕС і скасавання «чорнага спісу» забароны на ўезд у ЕС высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, уключна, мабыць, з самім Лукашэнкам.

Крокі дзеля выканання ўмоваў ЕС выглядаюць таксама больш імавернымі пасля выбуху 3 ліпеня выбуховага прыстасавання, у выніку якога былі параненыя больш як пяцьдзесят чалавек. Лукашэнка скарыстаў гэта як нагоду для звольнення двух самых высокапастаўленых прыхільнікаў «жорсткай лініі» ў сваёй адміністрацыі.

Абодва яны — старшыня Савета бяспекі Віктар Шэйман і кіраунік Адміністрацыі прэзідэнта Генадзь Нявыглас — былі звольненыя 8 ліпеня. Яны лічыліся «старой гвардыяй» прэзідэнта і ўспрымаліся як перашкода для збліжэння з Захадам. Хоць Шэйман быў ядром Лукашэнкавай каманды пачынаючы з 1994 г. і старшынёй яго перадвыбарнага штаба, ён быў, магчыма, замяшаны ў знікненні шэрагу палітыкаў у канцы 1990-х гг. Як вынік, ён узначаліў чорны спіс ЕС. Таксама за ім замацавалася рэпутацыя цвердалобага антызаходніка.

Ад «старой гвардыі» ўплыў пераходіць да маладой групы тэхнакрататаў на чале з прэм'ер-міністрам Сяргеем Сідорскім, якую падтрымлівае Лукашэнкаў сын Віктар. Сапраўды, новыя кіраунікі Савета бяспекі і Адміністрацыі прэзідэнта — Юры Жадобін і Уладзімір Макей — непасрэдна лаяльныя прэзідэнту і яго сыну.

Звольненне высокапастаўленых чыноўнікаў — яўная прымета барацьбы за ўладу паміж рознымі групамі бюракратыі і няпоўнага контролю над унутранай сітуацыяй з боку Лукашэнкі. Ёсць таксама паведамленні, што спецслужбы дэмаралізаваныя і што за выбухам у Мінску маглі стаяць агенты нейкай з іх.

**Бомба, якая
ўзарвалася
на святкаваннях
з нагоды Дня
Незалежнасці
ў прысутнасці
прэзідэнта
Аляксандра
Лукашэнкі, можа
азначаць пачатак
канца існавання
Беларусі
ў выглядзе
мініяцюрнай
удасканаленай
версii Савецкага
Саюза.**

Між тым улады выкарыстоўваюць выбух для ажыццяўлення сваёй звычайнай тактыкі ўдзіску апазіцыі, запалохваючы патэнцыйных праціўнікаў і перашкаджаючы любой апазіцыйнай дзеянасці. Нават нягледзячы на заяву Лукашэнкі аб тым, што ён не будзе «закручваць гайкі», прэзідэнцкая газета «Беларусь сегодня» абвінаваціла апазіцыю ў датычнасці да выбуху, а следам пачаліся арышты апазіцыйных актывістаў.

**Прэзідэнцкая
газета «Беларусь
сегодня»
абвінаваціла
апазіцыю ў
датычнасці
да выбуху,
а следам пачаліся
арышты
апазіцыйных
актывістаў.**

За ходам усіх гэтых падзеяў у Мінску пільна сочыць Москва. Беларусь працягвае плаціць «Газпрому» 119 долараў ЗША за 1000 м³ газу, нягледзячы на прынятую раней формулу павышэння цаны на газ для Беларусі. Перагляд пагаднення прывёў да таго, што сёлета тарыфы выраслі ўсяго на 9 долараў, хоць пасля выбараў Москва можа пайсці на куды больш значнае павышэнне цэн. Змякчэнне палітыкі Москвы ў парыўнанні з 2006 г., аднак, выразна сведчыць пра яе неабыякавасць да курсу Мінска, асабліва ў час, калі Лукашэнка ўступіў у адкрыты канфлікт са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэта дае Лукашэнку дадатковыя рычагі для ажыццяўлення сваёй тактыкі, пашыраючы яго магчымасці выкарыстоўваць Захад у перамовах з Москвой і наадварот.

Ключавым застаецца пытанне, ці хоча і ці можа Мінск пайсці на правядзенне адносна нармальных выбараў. Дасведчаныя асобы ведаюць, што Злучаныя Штаты ў пачатку гэтага года вялі з Мінскам перамовы, аналагічныя тым, якія цяпер распачаў ЕС. Аднак высунутая ЗША на пачатку года пропанава пайсці на паляпшэнне дачыненняў пры ўмове вызвалення палітзняволеных правалілася, паколькі ўлады адмовіліся вызваліць Казуліна. Вашынгтон не адступіўся ад сваёй пазіцыі і прыняў «удакладненні» да сваіх ранейшых санкцый супраць дзяржаўнага нафтавага канцэрна «Белнафтахім». Гэта прывяло да нядаўняга гучнага дыпламатычнага скандалу і скарачэння персаналу амерыканскага пасольства.

**Брусьель павінен
быць гатовы
працягнуць
палітыку ізаляцыі
Беларусі,
калі падчас
выбараў не будзе
дасягнуты
прагрэс.**

Лукашэнка яўна адчувае патрэбу ў ЕС, але няма ніякіх гарантый — як і ў выпадку са Злучанымі Штатамі, — што Беларусь выканае свае абязвязанні. Лукашэнкава бачанне Беларусі на скрыжаванні паміж Усходам і Захадам, пакліканай атрымліваць выгады ад абодвух бакоў, відаць з усяго, не змянілася. У сваю чаргу, яго намаганні дзеля заваёвы фактычнага прызнання Захаду добра стасуюцца з ростам уплыvu групоўкі празаходніх тэхнократатаў.

Таму ЕС павінен быць гатовы да аператыўнай рэакцыі. Ён павінен мець план дзеянняў на выпадак несумненнага прагрэсу ў выбарчым працэсе, але яму не варта ісці на кампраміс, калі паставленая ўмовы не будуць выкананыя. Брусьель мае быць гатовы працягнуць палітыку ізаляцыі Беларусі, калі падчас выбараў не будзе дасягнуты прагрэс.

БАЛАШ ЯРАБІК, АЛАСТАР РАБАЛЬЯЦІ

Але Брусьель таксама мусіць падбаць пра тое, каб, імкнучыся наладзіць уза-
маадносіны з беларускімі ўладамі, не пакінуць за бортам апазіцыю. ЕС павінен
пазітыўна рэагаваць толькі на рэальны прагрэс, а не на фарс, у ходзе якога Лука-
шэнка, кіруючыся палітыкай «падзяляй і ўладар», пасадзіць у парламент не-
калькіх апазіцыянераў толькі для таго, каб зрабіць ЕС прыемнасць. Са свайго
боку, апазіцыйныя партыі не павінны сыходзіць з дыстанцыі. Байкот галасаван-
ня дазволіць Лукашэнку правесці празрыстыя выбары без аніякай небяспекі ўба-
чыць сярод дэпутатаў сваіх апанентаў.

Калі ў справе выбараў будзе дасягнуты істотны прагрэс, гэта будзе сапраўд-
ным шокам для Беларусі. Але мы павінны здабыць урок з нядайняга выбуху ў
Мінску і не верыць, што ўсё сапраўды так, як падаюць улады. Урэшце, гэта па-
ранейшаму ўсяго толькі «Лукашэнкастан».

Пераклаў з англійскай Сяргей Петрыкевіч паводле www.tol.cz

▢ КРЫТЫКА

АНДРЭЙ РАСІНСКІ

Памяць ахвяраў і памяць катав

Катынь (Katyn)

Польша, 2007, каляровы, 118 хв.

Рэжысэр: Анджэй Вайды

Ролі выконваюць: Артур Жміеўскі, Мая Асташэўска, Анджэй Хыра, Данута Стэнка, Ян Энглерт, Павал Малашынскі, Магдалена Чалецка, Агнешка Глінска, Мая Камароўска, Уладыслаў Кавальскі, Сяргей Гармаш, Станіслава Цалінска

Апаратар: Павал Эдэльман

Кампазытар: Кшиштоф Пэндерэцкі

Жанр: Гістарычны рэжквіем паводле сцэнара Анджэя Вайды, Уладыслава Пасікоўскага, Пшэмислава Навакоўскага паводле аповесьці Анджэя Мулярчыка «Post Mortem»

Спачатку быў дым. Ёлкі, цяжкі, густы. Дым, у якім патанула мінулае. Дым свайны поўз над зямлёй, над мостам, над людзьмі, якія з болем углядаліся ў сваё прышлае.

Людзі крычалі й беглі. Адныя крычалі: «Немцы!» — і беглі на Ўсход; другія душыліся ў натоўпе: «Там саветы! Саветы!..»

Дым. Чорная зямля.

Разгубленасць. Параненая ля касыцёлу. Съмерць.

Пад шынляём зьдзёртая з крыжа фігура Хрыста.

З прымача даносіцца ўрачыстая прамова Молатава. «Польшчы болей няма!» Саюзнікі — нацыст і чэкіст — схіліліся над мапай.

Палонныя жаўнеры Войска польскага.

Да аднаго з афіцэраў прабіваецца жонка з дачкой. Але вязнняў ужо саджаюць у эшалёны, якія ідуць на Ўход.

Героі болей ня ўбачацца. Будзе толькі дым, чорная зямля, якой засыпаюць целы, — і пакутлівае чаканьне.

Андрэй Расінскі — кінакрытык. Друкуюцца ў «ARCHE» ўпершыню.

Нападам Гітлера на Польшчу 1 верасьня 1939 году пачалася Другая сусьветная вайна. Згодна з таемнай дамовай, падпісанай паміж Нямеччынай і Савецкай Расеяй, 17 верасьня ўсходнюю тэрыторыю Польшчы заняла Чырвоная Армія.

Згодна з пастановай Палітычнага Бюро Камуністычнай партыі СССР, падпісанай Сталіным 5 сакавіка 1940 году, увязненныя польскія афіцэры былі расстраляныя вясной 1940 году ў катынскім лесе, а таксама ў засыценках НКВД у Смаленску, Цвяры і Харкаве¹.

Гэта адзіны паясьнільны надпіс у апошняй карціне Анджэя Вайды «Катынь». І гэта вельмі асабістая стужка польскага рэжысэра, які доўга не наважваўся брацца за пякучую тэму.

Я мог бы зрабіць фільм пра Катынь, звязаны да гісторыі майго бацькі, капитана Якуба Вайды, які загінуў у лягеры, альбо распавядаць пра гэтую падзею з гледзішча маёй маткі, якая чакала ягонага вяртання,

— прызнаўся Вайда журналістам, калі прыступаў да здымак.
Творца абраў позірк маткі².

Мама Анджэя Вайды чакала ягонага бацьку да самай съмерці. У съпісе ахвяраў Катыні ёсьць прозвішча Вайды, але зь імем Кароль (ваенны чын супадаў), і таму мама да апошняга верыла, што муж вернецца³.

Так чакаюць сваіх родных і герайні карціны. Ганна (Мая Асташэўска) спадзяеца ўбачыць свайго мужа Анджэя (Артур Жміеўскі); у інтэлігентнай старой (Мая Камароўска) ён адзіны сын. У жонкі генэрала (Данута Стэнка) зьнібее душа; а дзіве сястры (Магдалена Чалецка і Агнешка Глінска) ня ведаюць пра лёс брата (Павал Малашынскі).

Бессань, марныя спадзяваныні на званок у дзвіверы, выплаканыя ад болю вочы — і туман няведаньяня.

Прозвішча ахвяраў Вайда не пазначае (у тым ліку й дзеля таго, каб быць максымальна тактоўным да сем'яў загінулых). Ёсьць імёны, якія супадаюць з імёнамі актораў, і ёсьць абагульненныя вобразы — кожны мае некалькі прататыпаў.

¹ Факсыміле дакумэнтаў з сакрэтнай «Адмысловай тэчкі № 1» (прапанова Берыі Сталіну аб расстреле; вынятка з пратаколу паседжаньня Палітбюро ЦК ВКП(б) ад 5 сакавіка 1940 г.; лісты 9 і 10 з пратаколу паседжаньня Палітбюро за сакавік 1940; запіска Шалепіна Хрушчову з прапановай зыншчыць катынскія дакумэнты) — даступныя на сایце <http://katyn.chat.ru>. Падрабязная бібліяграфія матэрыялаў, прысывеченых катынскай трагедыі (2026 называў): Harz M. Bibliografia Zbrodni Katynskiej: Materiały z lat 1943—1993. Warszawa, 1993. Гл. таксама сайт «Pamiętam. Katyń 1940»: <http://www.pamietamkatyn1940.pl>.

² Szczerba Jacek. Ostaszewska i Żmijewski w filmie Wajdy o Katyniu // Gazeta Wyborcza, 29.09.2006.

³ Таксама.

У Казельску, адкуль адправіўся расстрэльны цягнік, было некалькі генэралаў (сярод іх ураджэнец Горадні Браніслаў Багатырэвіч). А вобраз, створаны рускім акторам Сяргеем Гармашам, абапіраеца на дзьве сапраўдныя падзеі. Так, адзін савецкі афіцэр прапаноўваў жанчыне шлюб, каб выратаваць яе ад дэпартациі ў Казахстан; другі скаваў польскую сям'ю, калі па яе прыйшлі чэкісты.

Урыўкі зь дэёньніка Анджэя — гэта запісы маёра Адама Сольскага. Рэчы, як съведкі памяці, граюць вялікую ролю ў фільме Вайды⁴ (прафэсійная праца касцюмераў і мастакоў).

Генэральская шабля, пацеркі, гузікі. «Гузікі. Ад нас застануцца адны толькі гузікі, звычайныя армейскія гузікі!» — усклікае адзін з герояў. А судовы эксперт з роспаччу заўважае: «Ix тут болей за ўсё, нават болей за куляў».

Кадры, зънятыя з поўнай лічбавай апрацоўкай⁵ Паўлам Эдэльманам, манументальна-ляканічныя і праўдзівія ў кожнай дэталі. Нат амаль плякатная сцэна, калі савецкія жаўнеры разрываюць польскі сцяг на анучы (пякучая згадка і пра беларускую ганьбу), пацьвярджаеца гістарычнымі фактамі.

Карціна Анджэя Вайды — гэта рэковіем па забітых, зъняты ў стрымана-акадэмічных традыцыях польской школы⁶. Надмагільны камень сълёзаў, болю, жэстаў і позірку, калі на халодную зямлю падае сънег, — і становіцца зразумела, што блізкі чалавек ня вернецца ніколі. Гэта права на памяць і каята памяці.

Найдакладнейшая акторская гульня, клясычная рэжысура, пранізлівая музыка Кшыштофа Пэндэрэцкага (хаця яна часам і нагадвае саўндрэкт да фільму «Звязаны») служаць гэтаму чалавечаму праву на памяць.

Афіцэры ў разбуранай царкве, дзе іх трymаюць як арыштантаў. Ідзе сънег на забароненую Каляды — інатоўп людзей у кадры стварае крыж. Пацеры, споведзь пад прыкрыццём савецкай газеты «Правда» — целы будуць зьнішчаныя і ўпотайкі пахаваныя, але душа мае жыцьцё вечнае.

Твары вязняў перад расстрэлам зъялоць, як абрэзы. Ананімна-дзелавітая машына съмерці. Роў з сотнямі забітых. Бульдозэры, якія зграбаюць чорную зямлю. Дзесяць пакутлівых хвілінаў фіналу — і рука з пацеркамі, якая з магілы цягнеца да неба.

Таталітарныя машыны — савецкая і нацысцкая — дзейнічаюць сінхронна. Фашысты арыштоўваюць выкладчыкаў Кракаўскага ўніверсітэту, сярод іх бацька Анджэя (Уладыслаў Кавальскі). Саветы разъмяркоўваюць вязняў для забойства. Жонка прафэсара атрымлівае з Заксэнгаўзену скрынку з попелам мужа.

⁴ Переседов, Илья. «Катынь»: Прощание с Россией. 11.07.2008. Гл: http://www.russ.ru/stat_i/katyn_proschanie_s_rossieji.

⁵ Найсучаснейшая тэхналёгія 4K. «Падчас праекцыі фільму нават думкі не зъяўляеца пра ягоную «старажытнасць». Гл.: Анджэй Вайда. Я не хочу, чтобы «Катынь» использовали для политических манипуляций // Московские новости, № 37. 21.09—27.09.2007.

⁶ Польская школа паказвае лёс людзей праз вяленую трагедыю. Вайда признаўся, што для стужкі яму прыйшлося польскую школу рэанімаваць.

Два таталітарныя рэжымы съядома і пасълядоўна вынішчаюць інтэлігэнцыю Польшчы.

Але карціна Вайды зусім не пра тое, як немцы і расейцы мардавалі палякаў (зрэшты, станоўчы герой Сяргея Гармаша — расеец).

Машыны забойства ня маюць нацыянальнасьці — і ня маюць твару. Ніякіх культурніцкіх — чалавечых — адметнасьцяў. Ніякіх гармонікаў, балалаек, съпеваў, усъмешак. Толькі мундзіры, пісталеты, свастыка — і чырвоныя съягі. Гэта чыстае зло — мэтафізичнае і банальнае. І персанажы стужкі падзяляюцца на людзей і вінцкі злой машыны, якая пнецца людзей скарыць і раздушыць.

Але калі гвалт — сэрца зла, то мана — ягоная дымавая заслона.

Прапагандысцкія фільмы пра катынскае забойства⁷, зънятаяя саветамі і нацыстамі, тоесныя ў хлусьлівым патасе. Тыя ж магілы з расстрялянымі, чарапы з кулямі, жменька зямлі з Польшчы (у нямецкім варыянце — зямлі з генэрал-губэрнатарства), ксёндз, які адпівае памерлых, — і бадзёры голас дыктара, які гучна абвінавачвае ў забойствах нядаўніх хаўрусынікаў па расчляненыні Польшчы.

Акурат таму генэральская жонка адмаўляеца выступаць з заяваю на нямецкім радыё (хаця нацысты сказали праўду, што злачынства зьдзейсьніў Савецкі Саюз). Але яшчэ большае абурэнье выклікае ў яе савецкі фільм, дзе правіны ўзвальваюцца на фашистаў. «Гэта мана! Гэта хлусьня!» — крыгчыць яна кіроўцам кінапрасоўнага бартавіка, рызыкуючы трапіць пад арышт.

Стужка Вайды — гэта фільм пра катынскае злачынства і пра катынскую хлусьню. Але гэта ня першы фільм, дзе творца гаворыць пра фальсифікацыю памяці. Катынскі рэквіем працягвае тэму ключавой стужкі Вайды «Чалавек з мармуру», дзе рэжысэр паказаў убояства таталітарнай прапаганды і мэханізмы, з дапамогай якіх рэжым нявечыць людзей.

Для таталітарных машынаў праўды не існуе, але ёсьць мэтазгоднасьць забойства і патасу. Прыватны чалавечы лёс — толькі нагода (ці перашкода) для ўрачыстага таталітарнага дыскурсу. Чалавек — сырвіна для Молаха прапаганды, які фармуе яго на свой капыл (з мармуру, з жалеза⁸ — ці з магільнай гліны, якую забаронена згадваць).

Супрацьпастаўляеца таталітарнай мане толькі прыватная памяць, чалавечая годнасьць, слабы і нязломны дух — бяз зброі, фанфараў, мітынгаў і мундзіраў.

Таталітарная машына пнецца зламаць прыватную чалавечую памяць, падмяніць памяць ахвяраў памяцьцю катаў.

⁷ Вайда паказвае нацысцкую хроніку — і савецкі дакумэнтальны выпуск з камісіяй Бурдэнкі. Дарэчы, нямецкую катынскую хроніку выкарыстоўваў югаслаўскі рэжысэр Душан Макавеев у правакацыйнай анарха-эратачнай (!) мэніпэ «Салодкі фільм» 1974 г.

⁸ Іншая карціна Вайды, «Чалавек з жалеза», 1981 г.

Ёсьць розныя варыянты гэтай падмены — і амаль усе яны прадстаўленыя ў фільме.

Урачыстая памяць катаў, якая не хавае сваіх злачынстваў, — гэта эсэсавец, што разганяе Кракаўскі ўніверсітэт. Чорны мундзір, увязыненая прафэсура, ляскат зброі.

Нацысты адкрыта ганарацца злачынствамі і выхоўваюць «радасць нажа». І яны шчодра дзеляцца гэтай «радасцю» з сваімі ахвярамі, дасылаючы жывым попел забітых.

Самая «катынская» падробка памяці — гэта **глухое маўчаныне і фальшаваныне** съведчаньняў, калі чужия злачынствы прыпісваюцца іншым.

Ежы, герой Анджэя Хыры, даў фальшывае съведчаньне пра катынскую забойствы — і застаўся жывы. Ён спадзяеца служыць «новай Польшчы», але сумленыне не дae спакою — і ён страляеца.

Маўчаныня патрабуе і дырэктарка інстытуту, у якой брат загінуў у Катыні. Жанчына зламаная страхам, што «Польшча ніколі ня будзе вольная». І яна просіць юнака, які паступае вучыцца, каб той выправіў у анкеце дату съмерці свайго бацькі. Але хлопец не жадае адмаўляцца ад катынскай памяці — і гіне (як герой «Попелу й дыяманту»), уцякаючы ад патруля.

Правыя польскія журналісты папракнулі Вайду тым, што ён сам не паступіў, як гэты юнак, і ў кінашкольнай анкеце не падаў поўных звестак пра свайго бацьку. Фільм Вайды — найлепшы адказ на абвінавачанье.

Дзіве сястры з «Катыні» — гэта Ісмэні і Антыгона старажытнагрэцкай трагедыі. Калі першая пагаджаецца зь дзяржаўнай хлусьнёй пра забойствы, то другая мкненца ўшанаваць памяць пра свайго брата — і падаць на надмагільным помніку катынскую дату. Помнік будзе разьбіты, а дзяўчына зьвeзеная ў катаўальні службы бясьпекі проста з могілак. Ёй парайць маўчаць — і пагадзіцца з афіцыйнай вэрсіяй. Акрамя маўчаныня таталітарная машына прапануе яшчэ адзін прыём супраць праўды.

«Самі вінаватыя!» — няяўная інтанацыя ўсіх развагаў пра «новую Польшчу» з савецкім тварам. Расстраляныя — людзі «старога съвету», дык лепей забыць іх, пахаваць — і будаваць «новае і народнае» з чистага аркуша. Але герайні не паддаецца хлусьні і абірае права «быць з забітымі, а не з забойцамі».

Права на памяць, права аплакаць сваіх памерлых — ня з гэтага съвету. І з гэтым салідарныя нават тыя пэрсанажы, якім, здавалася, назаўжды падмянілі памяць, прымусілі замаўчаць. Лейтэнант Ежы перад съмерцю просіць судовых мэдыкаў перадаць родным рэчы забітых. Былая служанка (Станіслава Цалінска), якую пралетарскія ўлады ўзьнесылі на вяршыню, прывозіць старой гаспадыні генэральскую шаблю. І сястра, якая намаўляе забыць пра ахвяры, гатовая дапамагчы няскоранаму студэнту, каб ён вучыўся — і (употайкі) памятаў, і, можа быць, потым...

Карціна Вайды — гэта мэтаноя Катыні, каята, вяртаньне праўды — і адмова ад суўдзелу ў няправайдзе, ад якой пакутавала польская грамадзтва доўгія гады. Ва ўмовах, калі ўсё болей людзей, у тым ліку палякаў, пра Катынь ня

ведаюць (*а абыякавасьць — апошні бастыён маны*⁹), фільм Вайды — элегія памяці.

Гэта плач над памерлымі і малітва.

І да гэтага плачу маюць дачыненые і беларусы.

«У Катыні і Медным побач зь целамі польскіх афіцэраў ляжаць тысячы расейцаў, беларусаў і ўкраінцаў, расстралянных у канцы 1930-х, падчас сталінскіх чыстак, — кажа Анджэй Вайда. — Палякаў мы адкапалі, а гэтыя ахвяры забытыя»¹⁰. А ўвязненныя афіцэры забітыя і пахаваныя ня толькі ў Катыні і Медным, а, магчыма, і ў Курапатах¹¹.

Трагізму дадае тое, што беларусы былі ня толькі ахвярамі, але і катамі.

Водгукі на «Катынь» — і ў яшчэ большай ступені маўчаныне пра гэту стужку — яскрава съведчаць, чыя памяць у Беларусі пераважае і хто вядзе рэй.

«Фільм зь яго лютай нянявісьцю да Чырвонай Арміі пашыты паводле лекалаў гёбэльсаўскай пропаганды», — выкryвае ворага журналіст газэты «Во славу Родины» Ўладзімер Кажэнікаў¹². (Газэта — Цэнтральны орган Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь.) «Радасьць најжа» — а калі быць дакладным, то ў нашых умовах радасьць энкавэдэшнай кулі — спалучаецца ў артыкуле з зачытам адмаўленнем фактаў і прыпісваныем злачынства фашистам.

Больш «памяркоўны» доктар гістарычных навук Барыс Ляпешка, які выступіў на старонках галоўнай афіцыёзнай газэты «Беларусь сегодня»¹³. Ён прытрымліваецца завязанай на маральнym рэліятывізыме стратэгіі «Самі вінаватыя!»:

Той жа канцлагер у Бярозе-Картускай: чаму не праглядаеца жаданьня сказаць усю праўду ў гэтым аспэкце? — запытваеца Ляпешка і дадае свае прэтэнзіі (складзеныя на чысьцоткай расейскай мове): — Калі ў майго бацькі руکі ў дзяцінстве былі чорнымі таму, што польскі настаўнік лупіў яго мэталёвой лінаркай па пальцах шторазу, калі той неспадзявана пераходзіў на беларускую, пра гэта таксама трэба маўчаць?

«Гістарычная ісціна заўжды множная — адной, на ўсе часы, няма і быць ня можа», — падсумоўвае Ляпешка.

Надзвычай знаёмыя аргументы.

Усе гэтыя стратэгіі перакручвання праўды — добра вядомыя зь фільму Вайды.

⁹ Гэтая абыякавасьць почасту маскуеца маральнym рэліятывізмам і постмадэрнісцкай іроніяй. Найтыповейшы прыклад — зьдзеклівы артыкул расейскага кінакрытыка Дзяніса Гарэлава: Горелов, Денис. Белый конь борозду портит // Русская жизнь. 11.04.2008.

¹⁰ «В Катыни рядом с телами польских офицеров лежат тысячи белорусов, о которых забыли...» 10.03.2008. <http://www.charter97.org/ru/news/2008/3/10/4643>.

¹¹ Кузнецов Игорь. Дан приказ: ему на Запад // Имя. № 169. 17.09.1998.

¹² Кожевников, Владимир. По лекалам Геббелльса, или Соль на раны // Во славу Родины. № 101. 31.05.2008. <http://www.vsr.mil.by/index/jktyukgy76m.html?publication=101>.

¹³ Лепешко Борис. Четыре мгновения января // Беларусь сегодня. 05.02.2008. <http://sb.by/post/63735>.

ПАМЯЦЬ АХВЯРАЎ І ПАМЯЦЬ КАТАЎ

І рэжысэр даў адказ, як паступаць у такой сытуацыі: абапірацца на сумленьне, на асабістую памяць, съведчыць.

Памяць катынскіх ахвяраў перажыла памяць катаў — і перажыла менавіта як асабістое съведчаныне, як забаронены прыватны ўспамін¹⁴.

Сёньня ў Беларусі нават прыватны прагляд стужкі Вайды — гэта мэтаноя, пакаяннене.

Вакол — злавесная цішыня.

Але якой слабой ні здавалася б памяць ахвяраў — ёй належыць вечнасць.

¹⁴ Мая бабуля, у дзявоцтве Яўгенія Ўдалова, яшчэ ў савецкі час распавядала, як падчас акупацыі немцы вазілі іх у Катынь. І яна бачыла мноства целаў, якія ўжо разлажыліся. А наконадні вайны, калі яна пайшла ў катынскі лес па грыбы (раней іх там зьбіралі), то яе спыніў энкаўдэшнік — і катэгарычна забараніў у гэты лес хадзіць.

АНДРЭЙ РАСІНСКІ



Лаўрэнцій Берыя (стаіць у другім шэрагу ў цэнтры) быў адным з ініцыятараў катынскай расправы

ПАМЯЦЬ АХВЯРАЎІ ПАМЯЦЬ КАТАЎ



Чэкіст за расстрэлам.



Катынь. 1943 г. Эксгумацыя трупай.

ПАМЯЦЬ АХВЯРАЎ І ПАМЯЦЬ КАТАЎ



Катынь. 1943 г. Публічны паказ злачынстваў савецкай улады.



1943 г. Эксгумацыя ахвар.

АНДРЭЙ РАСІНСКІ



Катынь. 1943 г. Съледчыя дзеяньні на месцы масавых пахаваньняў.



Катынь. 1943 г. Жаўнеры вэрмахту ахоўваюць месцы эксгумациі трупаў.






Катынь. 1943 г. Жаўнеры вэрмахту ахоўваюць месцы эксгумацыі трупаў.



Катынь. 1943 г. Месцы масавых пахаванняў.



Катынь. 1943 г. Экскремация ахвяр.




Катынь. 1943 г. Месцы масавых пахаваньняў.



Катынь. 1943 г. Экстремальная трупа ў польскім
войсковым мундзіры.



Лес мёртвых у Катыни. Нацистыкі пратагандысцкі плякат
на чэскай мове.



Рэкламны постэр фільму А. Вайды «Катынь».



Кадры зь фільму
А. Вайды «Катынь».



КРЫТЫКА

АНДРЭЙ ВАШКЕВІЧ

Як Гронскі расправіўся над Каліноўскім

Публікацыя, якая разглядаеца ў артыкуле:

Гронский А. Д. *Кастусь Калиновский: конструирование героя* // Беларуская думка. 2008. № 2. Люты. С. 82—87.

III матлікія артыкулы ў перыёдышы, навуковых выданнях і, апошнім часам, на інтэрнэт-блогах, аўтары якіх заклікаюць да разбурэння міфа пра Кастуся Каліноўскага як беларускага нацыянальнага героя, я прачытваў без асаблівых эмоцый. Занадта яскрава праглядалася ў большасці іх яўная палітычная падкладка.

Апошняя такая публікацыя, аднак, здзівіла. Не столькі сваім зместам, колькі месцам надрукавання. Усё ж «Беларуская думка» — афіцыйнае грамадска-палітычнае выданне. Дыскурс «Беларускай думкі» сёння, мабыць, адлюстроўвае афіцыйную лінію беларускай улады. Такім чынам, ідэя «дэканструкцыі» Каліноўскага выйшла на дзяржаўны ўзровень і, можа, нават паспее з'явіцца калі-небудзь у падручніках па гісторыі Беларусі (калі да таго часу гісторыю Беларусі ўвогуле не выведуць з праграмы школьнага навучання).

Па вялікім рахунку, высновы А. Гронскага пра Каліноўскага — не больш як «рэанімэ» старых тэарэтычных палажэнняў савецкага гісторыка Самуіла Агурскага, выказанных яшчэ ў далёкім 1928 г. у кнізе «Нарысы па гісторыі рэвалюцыйнага руху на Беларусі (1863—1917)», якія ў крыху камунізаваным выглядзе паўтаралі высновы работы Васіля Ратча пра Каліноўскага як «самолюбивого безум-

Андрэй Вашкевіч — гісторык, сталы аўтар «ARCHE». Сёлета пад яго рэдакцыяй выходзіць збор твораў Адама Станкевіча «З Богам да Беларусі». Аўтарская назва тэксту «Дэмантаж героя — суровая неабходнасць ці палітычная замова?».

нога мятежника», фанатычнага рэвалюцыянера, які адначасова быў свядомым палякам. Спрабуе А. Гронскі расшыфраваць і гісторыю паўстання міфа пра Каліноўскага, якая, на яго думку, была мэтанакіраванай акцыяй тых, каго ў савецкі час ахрысцілі «нацдэмамі», а цяпер любяць здзекліва называць «адраджэнцамі».

Праўда, і ў гэтай публікацыі можна зауважыць тыя ж супяречнасці, што былі ўласцівыя папярэднікам А. Гронскага. Напрыклад, у адным месцы А. Гронскі піша пра Каліноўскага як пра «рэвалюцыянера-фанатыка», які хацеў бачыць Літу краінай сялянаў, што спавядаюць утапічны сацыялізм, а ў іншым падкрэслівае, што выразна сялянскія, антыпрыгонныя матывы Каліноўскі выкарыстоўваў выключна ў дэмагагічных мэтах. Словам, высновы аўтара грунтуюцца не столькі на фактах, колькі факты падбіраюцца для загадзя падрыхтаваных высноваў. У гэтым аўтар сам становіцца падобным да В. Ластоўскага, выкryваючы

яго падкрэслена ненавуковую, публіцыстычную працу пра
«Ідэалогія Каліноўскага.
беларускай дзяржавы»
пабудаваная на міфах
нядайняга часу.

Пра такое ж «падцягванне» фактаў да высноваў сведчаць і сцверджанні пра этнічнае польскае паходжанне Каліноўскага і яго рэлігійную індывіферэнтнасць.

Галоўнай прычынай неабходнасці «дэканструяваць» міф пра Кастуся Каліноўскага А. Гронскі лічыць тое, што «исторические мифы опасны своей поразительной способностью искажать национальное самосознание и мен- талитет». Маўляў, нацыя не павінна мець міфай. На першы погляд, надзвычай смелы — і, я б нават сказаў, амбітны мэсідж. Але мала звязаны з гістарычнай рэальнасцю. Еўрапейскія гісторыкі даўно давялі, што адным з галоўных элемен- таў нацыянальнай свядомасці любога народа з'яўляюцца больш-менш міфалагі- заваныя ўяўленні пра ту ю ці іншую падзею, асобу ці час у жыцці сваёй Радзімы. Адсюль вядуць пачатак легенды пра «залаты век» у сярэднявечным мінуlyм у- ходнےўрапейскіх народаў, які ў XIX ст. змагаліся за незалежнасць, на міфах будуецца імперская і нават рэлігійная свядомасць (узяць хоць бы цэлы атрад расійскіх праваслаўных святых, ад Аляксандра Неўскага да цара Мікалая II, ся- род якіх шмат людзей, далёкіх не толькі ад святасці, але і ад простай чалавечай сумленнасці). На міфах, прычым зусім нядайняга часу (узяць хоць бы перыяд 1941—1944 гг.), пабудаваная т. зв. «ідэалогія беларускай дзяржавы». Такім чы- нам, нацыянальны міф — гэта не пудзіла, якім падае яго спадар Гронскі. Выгля- дае, што слова пра неабходнасць барацьбы з нацыянальнымі міфамі ўвогуле з'яў- ляюцца спробай завуяваць сапраўдныя матывы з'яўлення гэтага артыкула. Першы такі сапраўдны матыв, тое, што ляжыць на паверхні, — канчатковы вы- вад асобы Кастуся Каліноўскага з кантэксту беларускай нацыянальнай ідэі і дзяр- жаўнасці.

«Навуковая» і грамадская матывацыя гэткіх памкненняў зразумелая. У апошнія гады адрадзіўся міф пра Кастуся Каліноўскага ў сіне-зоркавым арэ- ле падзеяў на плошчы вясной 2006-га. Ды яшчэ пазнейшае заснаванне сты- пендыі імя Каліноўскага... Словам, вобразам Каліноўскага занадта актыўна

карыстаецца апазіцыя, што не можа не выклікаць негатыўнай рэакцыі ва ўлады. Да таго ж улада не надта прыхільна ставіцца да ідэй, якія прапаведаў Каліноўскі. Чалавек, які змагаўся з панаваннем Расійскай імперыі, выступаў супраць праваслаўя, занадта падкрэсліваў незалежнасць грамадзяніна ад любой дзяржавы («не народ для ўрада, а ўрад для народа»), успрымаеца як антыдзяржаўнік і цяпер.

У дыскусію адносна пытання, кім насамрэч лічыў сябе Кастусь Каліноўскі, якім імем сябе называў, якой бачыў будучыню Беларусі і ці існавала для яго Беларусь як нейкая асобная тэрытарыяльная, нацыянальная і палітычная катэгорыя, умешвацца не буду. Паколькі пры наяўных сёння, ужо даўнавата адшуканых і ўсяляк даследаваных крыніцах нічога лепшага за «канцэптуальны» артыкул А. Гронскага (дзе на шасці старонках тэксту ці не тузін разоў сустракаюцца выразы кшталту «судя по всему», «видимо», «скорее всего», «во всяком случае») у мяне не атрымаецца. Хаця асабісты погляд на асобу гэтага без перабольшвання чалавека-легенды я, канечнэ, маю і спадзяюся калі-небудзь яго выказаць. Сёння хочацца звярнуць увагу на іншае. Найперш на тое, кім паспейштаваць для беларусаў Каліноўскі ўжо ў ХХ ст.

Упершыню пра Каліноўскага як беларускага патрыёта напісаў Вацлаў Ластоўскі ў 1916 г. у газете «Гоман». Пра асобу правадыра паўстання ён, канечнэ, ведаў і раней, можа быць, праўда, не ў 1910 г., калі друкаваў свою «Кароткую гісторыю Беларусі». Аднак «Наша Ніва» ў свой час не пісала пра Каліноўскага не таму, што В. Ластоўскі (паводле А. Гронскага) чакаў, пакуль памруць усе ўдзельнікі паўстання, а таму, што роля Каліноўскага ў беларускай гісторыі ў той момант не была належна асэнсаваная бадай нікім. Ды і ці забыліся мы, што «першая беларуская газэта з рисункамі» выдавалася ў тыя гады, калі ў гарадах Беларусі ўзводзіліся помнікі Мураўёву і называліся вуліцы ў яго гонар? А абвяргальнікаў тэзаў аб беларускасці Каліноўскага хапала і ў пазнейшыя дзесяцігоддзі. Як, дарэчы, і людзей, якія гэты тэзіс падтрымлівалі. Успамінаеца, напрыклад, асоба знакамітага віленскага адваката Тадэвуша Урублеўскага, вялікага сябра беларусаў, паляка, які абараняў у судзе беларусаў ад польскай дзяржавы. Маладым чалавекам Тадэвуш наведваў у Парыжы свайго роднага дзядзьку, паплечніка Каліноўскага і героя Парыжскай камуны Валерыя Урублеўскага. І тады вечарамі ў адной з парыжскіх кватэр стары Урублеўскі слухаў беларускія паўстанцкія песні, якія співаў яго ардынарац, сябра па зборі Кузьма.

У 1920-я гг. пра Каліноўскага шмат пісалі ў навуковых выданнях і перыядычным друку БССР, ставілі пра яго спектаклі, а паэты-маладнякоўцы ўзвялі ягоную асобу ў ранг сімвала народнага гневу і хуткай расправы над ненавіснай ім панская Польшчай, якая паняволіла ды прыгнітала заходніх беларусаў. Вось, напрыклад, урывак з верша Алеся Дудара 1925 г., фактычна з адкрытым заклікам да вызвалення Заходній Беларусі:

*Не сягоння было і не ўчора,
бо сягоння загоены раны.*

*Ты не плач, Наваградскае ўзгор’е,
не журыся тугой саматканай:
кінуў дзень залатыя кроплі
над заводам, над полем, над лугам...
Кастуся Каліноўскага покліч
сёння зноў — ад Вяллі да Буга.
Выйдуць войска сярмяжнага ўзводы,
выйдуць важыць жыццё і смерць...
Дык гучней гудзіце, заводы,
Каб нудою жыцця не мераць...*

Аднак неўзабаве, ужо ў 1929—1931 гг., падчас гучных пагромаў беларускіх «нацдэмаў» ранейшае ўзвялічванне асобы Кастуся Каліноўскага было ацэненае як «нацыяналістычная фальсіфікацыя беларускай гісторыі». Пра правадыра паўстання 1863 г. належала як мага хутчэй забыцца, бо патрыятычна настроеная беларускія камсамольцы пачыналі ўспрымаць яго як сімвал змагання не толькі з польскімі панамі, але і з русіфікатарамі. Нездарма ўжо ў 1928 г. аўтар цытаванага верша А. Дудар заклікаў накінцу «мураўёўскі гальштук» на шылі бальшавіцкім камісарам, што дзялілі Беларусь у Брэсце і Рызе, называючы іх нашчадкамі Мураўёва.

Адмовіцца ад Каліноўскага аказалася не так проста. Асабліва там, дзе беларусы змагаліся за свае нацыянальныя права, найперш у перадваеннай Заходній Беларусі. Пры гэтым трэба адзначыць, што Каліноўскага пазітыўна ацэнівалі прадстаўнікі бадай усіх заходнебеларускіх палітычных плыняў.

Некалькі працаў прысвяціў Каліноўскаму адзін з лідэраў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Адам Станкевіч. Напрыклад, беларускія хрысціянскія дэмакраты ў 1933 г. урачыста адзначылі юбілейныя даты, звязаныя з жыццём Каліноўскага.

Найбольш цікава аднак тое, што на вышыню сапраўды ідэйна-паэтычнага абалульнення Каліноўскага ўзвялі заходнебеларускія камуністы. Тлумачэнне простае — менавіта камуністы ў даслоўным і пераносным сэнсе былі найбліжэй да Лукішак. З кім, як не з Каліноўскім было парайонуваць сябе маладому паэтукамуністу Максіму Танку, які, толькі выйшаўшы з турмы, блукаў паміж вітрынамі начных віленскіх рэстаранаў. Можна прыгадаць дыялог Максіма Танка і сакратара ЦК камсамола Заходній Беларусі Мікалая Дворнікава, які адбыўся на віленскім бруку летам 1936 г. і які Танк занатаваў у сваіх «Лістках календара»:

*Неспадзявана ён [Дворнікаў] запытаўся, што я ведаю пра Каліноўскага.
— Пацікаўся больш гэтым героем, — парай мne. — Трэба адбіць яго ў хадэкаў. Каліноўскі — не іх святы, і дарма яны лезуць да яго ў свяякі.*

Словы сябра-падпольшчыка выклікалі ў маладога паэта шчырае здзіўленне:

«Няўжо ж ён не чытаў разгромных артыкуулаў пра паўстанне 1863 г., пра Каліноўскага, якія друкаваліся ў Мінску?» Думаецца, што Дворнікаў гэтыя артыкулы ўсё ж чытаў і добра ведаў афіцыйную лінію КП(б)Б адносна асобы Кастуся Каліноўскага, паводле якой той лічыўся шляхецкім рэвалюцыянерам і польскім нацыяналістам. Аднак разуменне патрэбаў рэвалюцыйнай барацьбы змушала заходнебеларускіх камуністаў адыходзіць ад ідэалагічных штампаў, што накідаліся Мінскам. Беларускаму народу, які змагаўся за свае праваў ў польскай дзяржаве, для ўздыму нацыянальнага духу былі відавочна патрэбныя нацыянальныя героі-сімвалы, і Каліноўскі на гэтую ролю падыходзіў. Менавіта таму галоўны герой знакамітай «Песні пра сухар» Валянціна Таўлай камуніст Паўлюк параўноўваецца з міфалагізаваным Каліноўскім-Світкай, які хоча разлічыцца з «белымі», якія здрадзілі паўстанню.

Мікалай Дворнікаў загінуў у пачатку 1938 г. у гарах Іспаніі, змагаючыся з фашызмам у інтэрнацыянальных брыгадах, і там ён, паводле сведчанняў ягоных баявых паплечнікаў, да апошніх дзён жыцця марыў стварыць асобную беларускую нацыянальную роту імя правадыра паўстання 1863 г.

Ва Усходній Беларусі пра Кастуся ўспомнілі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Мабыць, усе са школьніх хрэстаматый помніць верш Петруся Броўкі, які пачынаўся радкамі: «На Беларусі па вёсках ідуць пагалоскі, з'явіўся Кастусь Каліноўскі». У гэтым вершы Кастусь Каліноўскі — зборны вобраз блакітнавокага партызана-антыфашыста, мсціўцы, які з'яўляўся ў самых нечаканых месцах і заслужана караў акупантам. І імя Каліноўскага не было пустым гукам. Напісаны ў 1943 г., гэты верш перадрукоўвалі партызанская газеты. Асобная старонка ў вяртанні імя Каліноўскага — дзеянасць партызанская брыгады імя правадыра паўстання 1863 г. Брыгада імя Кастуся Каліноўскага пад кіраўніцтвам ленінградскага інжынера камбрыга Вайцяхоўскага была ці не самым актыўным партызanskім злучэннем на Гродзеншчыне і Беласточчыне ў другой палове 1943-га — 1944 гг. Дзесяткі пушчаных пад адхон нямецкіх цягнікоў, сотні забітых гітлераўцаў — такі рабунак дзеянняў беларускіх партызан, ажыщёўленых з імем Кастуся Каліноўскага.

Як бачым, «канструяванне» Каліноўскага як нацыянальнага героя не было прадуктам нацыяналістычнай міфатворчасці. Хутчэй наадварот — ідэя Каліноўскага зноў і зноў рабілася актуальнай акурат у час рэальнай пагрозы для існавання беларусаў. І, трэба сказаць, дапамагала ім. У чым жа тут «небяспека» міфа пра Каліноўскага, пра якую гаворыць А. Гронскі?

Гэта становіцца зразумелым, калі ўважлівей учытацца ў тэкст артыкула:

Для существования нации нужны национальные герои, причём такие, которыми можно законно гордиться. А если этих героев нет — их создают.

Пасыл аўтара вельмі прости: каб была нацыя — трэба герояў. Няма герояў — іх трэба стварыць. А калі наадварот, то калі няма герояў — няма і нацыі. Такім чынам, развяянчанне ідэі Кастуся Каліноўскага фактычна можа быць патракта-

ванае як доказ неіснавання або беларускай нацыі наагул, або прынамсі, беларускай нацыі ў такім сэнсе, у якім мы прывыклі яе разумець.

Спрабы выкрасліць Каліноўскага са спісу нацыянальных герояў — толькі малая частка агульнага працэсу стварэння новага вобразу беларускай нацыі. Нацыі, якая вядзе гісторыю нават не ад 1900 ці 1917 гг., але ад падзеяў Вялікай Айчыннай вайны, нацыі без усялякіх інстытутаў грамадзянскай аўтаноміі ад дзяржавы, нацыі, якая павінна быць удзячнай дзяржаве за сваё існаванне (а не наадварот). Нарэшце, нацыі, дзе беларуская мова, культура і гісторыя ўсё больш успрымаюцца не як фактар умацавання суверэнітэту, а як непатрэбны баласт. Магчыма, такі гістарычны шлях акурат і наканаваны беларусам?

Жаданне ўціснуць увесь час фармавання беларускай нацыі ў два-тры апошнія пакаленні жыхароў Беларусі падаецца многім прадстаўнікам уладных беларускіх эліт надзвычай зручным, паколькі гэта ўмацоўвае іх уласны «стан валодання». Сфера дзяржаўнай ідэалогіі ўсё больш і больш аддаецца на водку асобным «спецыялістам», якія коштам фактычна поўнага адмаўлення ад нацыянальных каштоўнасцей і традыцый спрабуюць стварыць ілюзію аб'яднаных у адзіні парыве грамадства і дзяржавы. Галоўным элементам фармавання гэтай ідэалогіі з'яўляецца жаданне пачынаць гісторыю Беларусі (яе, скажам так, міфічную частку) у 1941 ці 1944 гг., а феномен стварэння беларускай нацыі (як усіх жыхароў сучаснай Рэспублікі Беларусь) весці наагул ад 1994 г.

Дзяржава, узмацняючы свае інстытуты, аслабляе ўнутраны імунітэт грамадства, найперш грамадзянскую супольнасць (калі наагул можна гаварыць пра грамадзянскую супольнасць у Беларусі), і ўпарты не хоча зразумець, што менавіта наяўнасць грамадзянской супольнасці і нацыянальная свядомасць беларусаў з'яўляюцца асноўнымі гарантамі існавання дзяржавы. Не нейкай канкрэтнай улады, а дзяржавы як такої.

Спрабы бескампраміснай расправы з Каліноўскім, ды яшчэ і на старонках афіцыйных ідэалагічных выданняў, я расцэнываю як адмову беларускай улады ад пераемнасці патрыятычных і вайсковых традыцыяў, звязаных з асобай Каліноўскага ўжо ў ХХ ст. Каліноўскі — адна з нешматлікіх постацяў нашай гісторыі, якую нам не прыходзіцца ні з кім дзяліць. Апроч нас, беларусаў, Каліноўскі асабліва не патрэбны ні палякам, ні літоўцам, ні тым больш рускім.

А што ж сам Каліноўскі? Думаю, ягонаму месцу ў «беларускай ідэі» нічога не пагражае. Ён застаецца, так бы мовіць, «для грамадства» ў рамантычным арэоле шляхецкага дзецюка, які пераадолеў стэрэатыпы свайго сацыяльнага асяроддзя і змог — першы і, мабыць, адзіны ў сваім часе — сказаць пра «мужыцкі народ» (яшчэ не беларусы, але ўжо не тутэйшыя) як пра людзей з гісторыяй, гонарам і правам. А дзяржава і тыя, хто сёння яе ўвасабляюць, пра Каліноўскага ўспомінайць адразу, калі рэальная небяспека для беларускай дзяржаўнасці прымусіць перакідаць мост у мінулае, і мільёнаў наглянцеваных языкамі ідэолагаў беларускіх партызанаў акажацца для гэтага замала.

Спадару А. Гронскаму хочацца нагадаць пра тое, што нацыянальных герояў ствараюць не палітычныя тэхнолагі і не «канструктары» няісных нацый, якімі

ЯК ГРОНСКІ РАСПРАВІЎСЯ НАД КАЛІНОЎСКІМ

вы спрабуце выставіць В. Ластоўскага і іншых. Гэта псеўдааб'ектывісцкі міф, які насамрэч нашмат далейшы ад рэальнасці, чым нават прывідная беларускасць Каліноўскага. Нацыянальных герояў ствараюць абставіны — калі хочаце, нават ворагі... Но ў патрэбе змагацца за сваю Радзіму і аддаць жыццё за яе, калі ёй здрадзілі яе кіраўнікі й военачальнікі і ў вецер пераўтварыліся слова прыгожых песень пра бясконцае квітненне і вечную перамогу, чалавек шукае апору ў мінультым, якім бы неадназначным і супярэчлівым яно ні было. Ці ж не з'яўляеца асоба Кастуся Каліноўскага, пад імем якога змагаліся беларусы ў ХХ ст. і з палякамі і з немцамі, найлепшым доказам гэтага сцверджання? Ці вы думаеце, што лепшай заменай Кастусю будзе маёр Ветраў?

Горадня, ліпень 2008 г.

Ад рэдакцыі.

Не выклікае сумненняў той факт, што асоба Кастуся Каліноўскага, як і яго час наагул, патрабуюць новых фактаў, гістарычных даследаванняў і новых навуковых ацэнак. Думаеца, што патрэбна і важна як для беларускай гістарыяграфіі, так і для ўсяго беларускага грамадства. Вясной 2009 г. Інстытут гістарычных даследаванняў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта плануе правесці круглы стол, прысвечаны гадавіне смерці К. Каліноўскага. Да ўдзелу ў круглым стале запрашаюцца навукоўцы, якія маюць жаданне выказацца па вышэйназваных пытаннях. Просім звяртацца ў рэдакцыю часопіса «ARCHE».



К. Каліноўскі у позненавецкі час стаў папулярным персанажам беларускіх мастакоў. На здымках: партрэты Каліноўскага аўтарства Мікалая Апіёка (1988), Сямёна Геруса (1985), Сяргея Прывады (1983), Алеся Зіменкі (1988), Генадзя Фралова (1988).



Карта Гарадзенскай губэрні — апэратыўнай зоны аддзелаў К. Каліноўскага.


АНДРЭЙ ВАШКЕВІЧ



Паўстанцы 1863 на першай старонцы францускага часопіса.



Паустанцы 1863 г.



Паўстанцкі разъезд.

N 1.

MUZYCKAJA PRAUDA.

Dziecinki!

Minulo uze toje, kabi zdawalo sia usim, szto muzycka ruka zdaſce tolko da sach. —cie pier nastau taki czas, szto my sami možem pisaci, i to pisaci takuju praudu sprawiedliwú jak Boh na niebi. O, zahremič nasza prauda i jak małanka pierlećie pa swieci! Niechaj paznajuć szto my možem nie tolko karmit' swaim chlebom, no jeszcze i uczyć swajej muzyckoj praudy.

Pytali i pytajúc usie, szto czuwací na swieci, chto nam biedym muzykam daſć wolność? No praudu skazanisy malo chto chocze skazaci tak jak sumienie kaže — pa sprawiedliwości. My muzyki, braty waszyje, my wam budzim hawaryc cettju praudu, tolko słuchajcie nas!

Maskali, czymouniki i mnnoho panou, hudec pie repyniac pismo nasze da was; no najduć sia ludzie i z muzykou razumniejszyje i z pariska rodu i z miasteczkowych, szto choczuć waszej swabody, waszaho szaszascia — jony to wam «sam; hero pismo dawaci budne, kab wy znali chto wasz prýjaciel, a chto wasz wrooch.

Sześć let uze minilo jak pacwali hawaryc a swahodnie muzyckoj. Hawaryli, talkowali i pisali mnnoho, a niczoh, nie zrabili. A hety manifest szto Carz. Senatorom i z panami dla nas napisau, to taki daryny, szto czort wedaje da czecho jen padobny, — nijakoj karycei. Parabili Kancelaryi, zrabili sud, jakby heto nie usio rouno brać u sranku ezy z sudem, ezy bez suda. Parabili Pisarou, Pasredni-

kou a usio za muzyckije hroszy i wielikije hroszy — czort ich wiedaje na szto; dla toho chyba, kab zapisywali u księzki, jak runoho napiszuc na sratach muzyckich. A z hetaho to i widae, szto nam nieczelo dobraho i nie dumala zrabici.

Prauda, abieszczali to kalis dać nam wolność: no jak nau zdajeć sia na nasz muzycki rozum, szto choczuć azuziakci, bo kabi prez szesc' let niezohne zrabili, to czerez rok penne nie zrobic. More huć jeszcze napisaci i drugi manifest, jeszcze holzsy ad hetaho, no i z hetaho, drugoho manifestu niezohno dobrabio jak i z pierszalno nie budzie.

Ad maskala, i panou nie ma czeho spadziewaci sia; bo jony nie wolnoſci a hłumu i żdzierstwa naszego choczuć. No nie doutho jony nas buduć abdziraci, bo my paznali hdzie siła i prauda i budzieni wiedzieć jak rabic treba, kab dastac niemu i swabodni. Waznieniem sia Dzieciuki za ruky i dzianiem sia razom, a kabi panu selbozcu trymac z nami, tak niechaj je zrobic pa swietej sprawiedliwosci: bo, kabi inacej — tak czort ich pabiry! Muijk pakul zdruzaje trymaci kosu i sakieru, haranci swabo patrapic i ur nikoho baski prasie nie budzie.

Hetu: Muzyckuju Praudu napisau i znou pisse ci budzie Jasko hasperiar z pad Wilni

Kasztuje hroszy 5

Dzieciuk!

Kali Boh stworyu usich ludziej wolnymi i usim dan
selzinsakym duszu tak skulze heto uziato sia szto adzin
marnuje da i nad ladzni zbytkaie, a drubi biedny pan-
szczynu skuzyc, albo abrok u kaznu pacie?

Koñy pa swojenni rafkaje, na swaju storomu cialnie.
Car kaze szto jen dobre nam dumaje, a paru kauue szto
jony dobre dumajut nam zrabici, a muzyk biedny ad ich
dabrosej jak prapadaan tak i prapadaje.

Kah rzatzkrawac ludziam u czom pranda ja piszu pi-
smo, a pisaci bundu jak Boh i sumlene kaze — w, adno
mienie, takoko semaho muzyka jak i wy, pasluchajcie
dobre.

Byu to kalisci narod nasz wolny i bahety. Nie pomniać
hetaho naszyje backi i dziedzy, no ja wyczytan u starych
ksiejkach szto tak kalisci bywalo. Paszczeyay tady ni-
jskoj nie byto. I niema ezech tamu dziowowaci sia, bo by-
lo lesn szmat, pola kolko chorzesz, a ludziej to malo,
tak naszoz stuzyc paszczynu za ziemiu kali koñy moh
lesu wycierebic, chatu sabje pastawie i mieci swaje pole.

No u susiedztwie z nami zyu Niemiec i Maskala. Adna-
mu i drugomu bahaelwo naszoej kolo u oczy — kab ich
tak kolka schapila, da i chaeieli nas zahnac z naszej ba-
kousczeny. Treba bylo baruci sis, tak Karol kaže cha-
dzem baranci a tut nie usie iduc, da i malo naszych pa-
szto. Wyhali to Maskala i Niemea — no kab zenki da i
dzieci hejch szto chadzili na wajnu mieli za czym pražy-
ej, tak Kiel nasz i napisau takaje prawo. Hetyle szto ne
choczu isei baranci swajej ziemli, niechaj abrablajuc
pole hetym szto bjuç sia za wolnosć i szczasie usich. I
hetak bylo doutho: adnie baranli kraju, usio chadzili pa-
wojnach a druhije to harali to siejali to kasili to tali. Z
hetul to i uziak sia hetu paszczyna. Sudzieciec ciepier
sam izy možno bylo zrabici sprawiedliwiej jak zrabiu

kalisci nasz Karol Polski da i Litouiski? No kali Maskal z
Niemicom chitroscieju nas padbiu i pereou rjad maskou-
ski tas i nesio zrabilo sia pa czortosku. Sioñ zaraz Ma-
skal swoj rjad uwodziu u naszom kraju i kaze: Muzyk
dawaj rekruta, muzyk dawaj padatki, da i pahaczenu
jezceze shuzij, albo paci abrok u kaznu! Tak jakajz tu
uze sprawiedliwość, kali usiefko szto ciakoz zwalaue na
muzyka, kali z jeho dzieruer astattu szkuru, bjué i pla-
kać nie daju! Acerzniati to byli muzyki, uheldzeli szto
kiepsko, daj dawaj buntowaci sia pad Kaszciuszka, a Ka-
sciuszko to kaze: kali muzyki choczu uze sami haranci
swaju ziemiu tak niechajze nie szuzac paszczyny, da i
nie placiac u kaznu abrokou za ziemlin. Ot heto tak spra-
wiedlowosc! — No szto kali Maskal spyniu Maniechwes-
Kaszciuszki kab nie pabunfowat usiech muzykom. Dla ta-
ho to i pabili Maskale Kaszciuszku, bo kab muzyki usie
razom byli zbuntowali sia i uchaplili za sakery, nazvy i
kosy, takby Maskal misienihi prajapsei bez poustania i
my na wiek wieku uze byliby wolnyje.
Tak z hetaho pisma i widno: szto muzyki pañske i
karionnyje nie pawinni placic ani czynsu panom ani a-
broku u kazmu za ziemiu — bo beta ziemla da nas nalezyj
no kali budzic wajna z Maskalem za nasznu wolnośc, to
taj czas treba usim jesci na wajnu procu Maskala. A to
dla taho: kab chuejz prahnaet Maskala z jeho salaczym
rądom i kab nikoli, nijako, nikonu muzyki paszczyny
nie shuzili i rijañkaho u kaznu abroku nie placili kab na
wiek wieku nared nasz byu wolny i szczasliwy. A keli
was chto budzie padmaulac rabici inaczej: czzy to Sprau-
nik, czzy to Akruzny, czzy to Łapiesor, czzy to Pan, to
wy jeho niesluchajcie, bo to peruno aszukar: 'wo, szlo
za cariskej albo pañskie hroszy wiecznej zhuby
chocze!!

Jaško haspadar z pad Wilni.

Kasztuje hroszy 5

Zwyczyj padem maskouskim koñy wieðaje szto
nas abdzbraje i kłomidzo mało chto dobre padumau
ty možno so jeho spadkice waci sia orzeho leb-dla nas, silbo
a z dziecierz naszych. Ja Jeziadki lepiz znajdujez ad was
dumumau napiszco kach oto m. k. s. nowe. W. J. K. p. p. p. p. p. p.
a z dwudziestu. Dla boho czystej z. uwahaj, a jak pierwoty tajoz
a dwudziestu. Dla boho czystej z. uwahaj, a jak pierwoty tajoz

Kali. Przeprząt pod Swiatołopolem zanuriał pabu maskał, da żebu kab maskał rie wieu sily i hrozy, przykazau narodowi dać wolność, niebremi zatrutu i wielkich pataku. Maskal znał się na heto, bo durnas zato narod barny i patrzew jebo nazakai. Jan to obaścic adno pieśnieniemu na wrolo u nowu wielmi gauwil sia, bo chicia jan rad maskołiski niznano i szersz u le nie zranu, no my kaczu kaczu szto i muzik sude byc woty, tak paczali pywaczi sia u ludziel razumiejszych i talkwaci pamieź sabo-ż, aż zrazumieliż zto to wolnoś "mnaęcy". Ot skul heto ziało się szto narod parazunieniu. My siebodzia, paida u wiedzeniu, asto czekawicy wolny hebo kali manje kusk wniejnej ziemili, za katoru ani czyszcz i abroki nie placieć, jani patszczyn die skuzę, — kali paczio manje padatki.

lakho narodni, kaki nie istnie u rokarty czort wie daje, hezje, a idzie baranici swaha kraju bulaj tylko, kalki jeki niepyjaciel, nadziejcie — kalk role naseko, zero sp. dabaje i szo me kryjudec bliznisko i olwah, houkoi, — i kalk wyzanie rylu wieru jakim wyznawali jeno laucki, dziedzi i pradiedzi. Os szto wolnoze znaczyce, siecholnia do rd maskow. Sza mne nie aumanie, ho my odrze no takie durze jak byli spiered i jaznali, zero nam, a manichwestu czarskich a wolnoscia patreba.

Maska! to chiry, jen to Dziedzinki choreze kah nie dasi nicozho, a narod dumnie, zato we maje usio jak nislezy. Nie mierynky sudejnice chach z hotaca a jedno chitrosci. Dwa roki uze tamu, kah jescze mielakich maniehestow a wolnosci nie afiszuli, narod u Piecieturku. Mask wie i pachceho. Rassieci paczun wiezini krycyzci, satio kali rad nie dlejem wiolnosci, a jen celzim brzmadiju. I Preworsz zhamtijec si, talydje 'Gari luogu' zjazan sin i wielu Sonatas, wi zjehacai sin a narodowy a blazievic szto u Polscie wohesk distanie. Narod dumny pawieren da i rozyczou sis, a Car z Sonatom istotkowawuz jek gminia trelwola, tak i alja- wiu u mjejan wiolnosci maniowest, a manichwesciu trzaskzy waje muzykowim sluzhby da czasu panisczywu pa staromu, a pa nowomu zo piatce botzis trosej w kaznu na pisarzu, posredniku, da i czent ich wiejdzie u szto. Su-

dniecz cieper-stani, czycz niezazkluwajc nas?
No nie na dno! zdaces im krusciawstwo, bo jak ja kazuu
my uze paznali szto nam nie manichwestow a wohtoci
potreba — i to wohnebiu, nie takoj jakuji nam. Car
schocze dac, poczakuju my sami muzki domiesz-
szej zrobim. A dla toho Dzieniutki kab, niktlo was nie
moch asankac, ciepor uze talkujec pamiet saheju jakoj
wam wolnoscia patroli i pikim adeo sposolem muzek jec-
ju daszne mowe. Tolko Dzieniutki — zimecie, bo z nam Boh
prauda, a kiel my z Bohem, te z nam wajowej trudzo-
bawko, moe wiecza, a rozsada, a znamy

Tak o heralio Ríšma! Wydano zostańiem czerwonym
nikoła, bo tej tołko znać chce naście. Tak siejeś Dzieciu
jak przydzię pora powiejsi rukojęt' nie szkodując
pracy kab i muzyk hra czekajęgim wolny, jak je na
całiskom święci, Boh nam daramoże!

卷之三

«Мужыцкая праўда» — выпуск трэці

• Dzieciuk!

Niema i senska ziemi na swieci kab ludzie byli adzin u druhim usto dohryje, niechoceli zyci s kryudaju swoho bliznialo. Dla toho, kab byla sprawiedliwosc i prawa na swici, a sljye ludzie nie chytwali i kryny druhim niesrabili je rad, zato birec predstki, robić szkoly, naucajezaznalo gab zem pa pranuje, stonowic endi, a kali heto niespomehaće i robićcina nies japo wiedliwosc, to usjimje wojko i tak genie, ze každno ad licht i zdiżeniu. Gd na szto rad patrzeni. Fok dobry ubika bliznial chudoby haperakar i styrbaže awaho bawzałern, tak dohry rad haneć powazien szansascia ludzij, sluchscie narodu i rabići tak jak narodowi lepiej. I nie dzio, bo nie narod zebliwy dla ržin, a rži dla narodu.

Herak Dzaciuk robićcisa na caliskom zwieci. A kali za

hranicju czty u Francuzu czty u Angliczynina, narod spahadus ržadowi, to dla toho szto rži skuchaje narodu i

robil tak kab narod bylo habaty i szczastriwy.

A u nas Dzaciuk czty herak? czty u nas je sprawiedliwija nauka u szkolsach, szto nezry zyci bez kryudy druhoho? czty je prauda i sprawiedliwosc u szudzie? czty moze czela-

wiek byt petny, szto jeho nieto nic skurzidze? czty rad maskonski dumuje ab ludziam, zah jeny malisi zyci szczasliwie? Sami skakacice.

U nas Dzaciuk alno' uzezd u szkolach kab ty znaugaci pa maskonski, a to dla toho kab siebie zausim pierzabuci na mručku. Sudy maskonskie — hebo woncajsiemsia, hdzis nie rakhiersiac szv za taboju prysuda, eyz nie, a skurzis alno' jak mynus. Bezpieczenosci pad maskalom nienakoj nienma, zhto dziszy toj i bliznai, a wobisko to nie dis boho trymajic kab abigrohat katnemu ad zlych ludziej i ad htrnai, a dla toho kab niezwolti narodowi i postanec kali parmale swoju triawolu, kali zhledzis szto dzisruc z jeho nad sily. Rad maskonski jak toj lichi pan, szto paczazny ad Kamisara az da Ojwuna, pazwalscie kaſznu nafad htrnici, lab no jak najbolsz hroziuki nie tak robić jak rzbieci treba, niedumaje kab palechczyce narodowi, a wymyzlaje adno sposoby jak shadraci i zauem ludzij zhlumieci.

Ozemu hetak robićcisa pad rždom maskouskim ja wan-

skan — wy kino mienig pasluchajcie.


Rad heto zauem tak samo jak czestawiec. I jak erzel-wiok maja halawni na toje kab dumau, a ruk i nobi kab szribui tak jak zadumau, tak rad mage Carz kab radzio. a czynouniku pa usich mestach i miasteczkach kab rabili jak Car zachoczes. Dla toho jak halawa u czestawieka kali niendzie kali Car blizniu zschlocze, to czynouniki blizmu narobiac. A z herabo to i widae szto zdzierstwo jakoje u nas wyczarpajjura, to nju dla teho robićcisa szto u naszom kraju nienma ludziej zdanych na czynouniku, halowych i zycie swieje aktuaci dla narodju, a dla icjio szto Car hetach ludziej n sybir wysylaje, a za nszyje hrozy namszceje czs nomnikami ielch szto acino sami ludziej blizniad diwim htrnici pozwalajne i Bola niebiajc ais, Herak czymunit niezwielajcje uje da rozumu — jom kali i niema pryszkan Carz, to sam wychunaje sposob jak abadraci bie?

Tak z hetak pŕsna i widne szto blizni, zdzierstwo i niesprawiedliwosc wychedzil a samolo Carz — jom to z nas wytierajac wojsko, jom to z ras wiedzniejsz brosy nizby na partere narodz, a uzutszis si zausimi byelami zszanki, adno nas cieniacy, trynaje a nawsoli. No prychodzic jemu trze kaniec, bo mužyk pacznu wolnosc — a mužyczka a wolnosc heto usio rouno szto szchenica dla usich zdziercou i htrniciel narodz! Dla toho to Car spyniąq wolnosc mužyckuju i spyniaci budzie, dla toho to kali u panou szto raz pytau jeku jeny choczué dac i wolnosz mručkom, u mužyckou i razu nie spytan jekoi jeny chce czue wolnosc. Jom znaje jakaśka ja wodnosc nuzychaja, jom wiedjo szto mužyk chceze kab nicto nie smieu draći z nikolko — i dla toho juk my jeho rždu, tak jom naszej wolnoci bac sz.

Dzery z nas Cars dzierereje z nas czynouniku jeho dziscia was astainnej sekury: no pamiatacie szto i na nas przydziela para, pamiatacie szto kali mužyk rezhujisce sie, to jak swiet szeroli, krom wasza pajec gis!!!

Jakko hrozy 5.

Kazkuje hrozy 5.



Dziciuki!

Mało szto szto z muzyka dzieruć na usiakie padalki a-statniu kazuła, mało taho szto nikoli nienożesz dabići sia da kuska chleba, a usio szto zerobisz addaci muisz czort wiedaje kauu i czort wiedaje na szto, mało taho, kauu, szto życie naszej horsze sabozhno — no skaręcie maje milenik, czy jeść paczce nam chto leń kab ale opłakiwem ieszce albo swoho syna, albo swoho brata, albo swoho muzu, szto Car zohrau jeho i rekarty, da i zhinau czort wiedaje hdzie?

Pracuje hačko ciažko na dzieciectki swaje, haduje maci sy-na nocnečki nie spić, a Car sabaczec jeho swiera, jak hety wouk zakrauszysia wialic tawiec, u dyby skuci i hnaci ad radni deloko. A maskowskoje žycio — horka uze dla. Za-byci tam treba, szto jeść u nas nasza backouszyna, szto jeść u nas nasza radnia, a addaci žycio ni za debro i szczas-cie usich, a za nichu i wiecznu piawolu naszych bratow. Hetekho licha Dziciunci i guscina nie znej, a wy mje milenikie peunie i nepademali skul jeno na nas newiazo-sia, czy hetak bylo za naszych dziedon i pradiedon i czy hetak unuké byc? Ucio heto ja wan razalkuju, a chto ma-je praudu u sercu i dabra chorze toj mieme pasinacie. Pominac jeszcze laszye dziedy, pakażywajuc jeny, szto za ich ozason muzyki rekru i nie znal. Były wojsko, to pruda, no wojsko polskoje usio bylo ze szlachty, a kadi nau-zyki czasami zachaciej iſci na wojnu, tak zaraz z ich zimali muzyctwo da i paſszczynu, dawali ziemlu a usiu wi-ošku rabili szlachtoju. Suli to u nas i parabili sia hetye a-kolicy szlacheckije. Tak za toje szto czelawiek szou na waj-nu, heranu swaj, backouszyna, to riđ polski dworu zie-mu, dawau wołosć, dawau szlachectwo, — a Maskel czy hetak robić? Za toje szto my jemu 25 let na wojnach sfa-zymo bez ludžkoj strawy i adzezy, mało taho, szto nie da-je szlachectwa, no szabacza jucha medaje nowet kuska zie-mali, kab moħ chacia ciažko harujcoj decisia da spoko-juj smierci. *Prastuziūsy 25 let da i torbu uziuszy idu-*

ži bravaci!

A szto krechin nabieresz sia piered Bohom spryjajaczy Maskalewi, teho nikoli Boh nie daruje. Idzie Prancuz da-waci wołmasz matyznam, hantjuć sia miasieczkowyje, da i refezioż za swetu i naszu wenosť i wicer, a my to do-lemo rekru i naszymi hrudziami Car mazowski zinstalujec sia i naszymi rukami usmireje hanty i zaprakuje nas usich u wiecznu niewolnu. Tako chto nam dobre dumeje my wy-haniamej, tamu chto nem licho robić my pamahuem, — i, czyz nje hresno piered Bohom, a me styrono piered celym świe-tom. — Sami skazacie?

Prondu, szto my byli darmnyje i jak hetye awlečki ni-choho nie znali, no zdajeć sia para uze parazumniec, uhl-e-dziec prancuz. Wy wieścicie Dziaciuki dodre, szto Francuz pryzhanau niedawacu, uze borsz Maskalewi rekru, dla taho kali Car zachoće uznaci, tuk celymi brzmadami zhewary-za-szysia, nihdzie temu niedawacu. Jon ciepier chocze uznaci 5 s bysiance no jet my jemu dano 5, to jom pozdnej za-chocze uznaci 10 i zmou poyazeja pa staromu. Gepuer my Je-mu addemo hyclon, no poźniej treba īudecio addaci i swa-ich synou. Tak dla toho Dziciunci kalkuje dobre i niede-wejcie sia uszniwiać. Za mužyckuj kryku stolice sknedlo, usie razom, i kali chto zachoče kryudzic was, wycialaei rekru, to chtoby jon nie byu, czu to Staszyn, eny A-kruszy, czu choć sam fabernator, to av yeho trzecie mu-życoku rukoju, a butiale wołosć i rekru nie hudzic i Boh vrom dyspmotol! —

Tak Dziciuni, pa żabrosti da ūdu nie dojdzie! —

Jesko haspadar s pad' Wilni.

Palazywajec szto muzyki koło Warszawy zhunowalisa i-nieħali rekru, Taħbi Car pa niewoli musien darawaci. Tak pytaju was Dzaciuki — sztoz nam treba zrabici?

Kazimrie hroszy 5.

Dziaciuk!

Czy maja prawa horka, coj jens salodka, ja pisau zausidły i pisau hudu — nixyu ja was jak rabici treba i uzyei budo. Wy adno stuchacie smienio, takujecie dobre i rabicie tak jak umiemie Wam skale, a Boh jenca zlitujec sia nad naiac i dasz nam szczasie i dabo u nas budzie.

Kali Boh stworysty czeladziaka dan jemu duszu to nie na boje kab ion žyu jak salakia na hetom, a na tamtom swietoce prepadau na wiek wieku u "glaach pieklenych," — a dla toho Dziaciuki kab znau zakon Božy, znau swojego Boha, znau swej wiera i zastizyu na swiezcie niesiebiejce. Kali Syn Boke przyswity na hecy swiet ustanowiu prawdziwieru wieru i za hecu wieru cierpiec kryzowyje meki, to nie dla toho, kab jakies tam Cary maskonskiej, bajsnezzalo rojtu, piermieniali zakon Božy, a my, na prakaz hecy Garou, wyrzekli sia wiery swach Dzielou i Przedziou i nie chwalili Bohu, a tamdu carskaju, — no dla toho Dziaciuki Boh Najwyzyjny cierpiec za nas, kab zakon Jego byu uze wieczny, nicho nie amien pierzeniaici, a my z celoj mocy trzymajec siu jeho.

No coj hanki Dziaciuki robil sia u nas jak sern Boh pryzkazyje, — coj dzierzymo sia my zakonu hokialno? Sami slazacie. No adno uze moze zafyti sia scio bialko jebo byu jeszcze sprawiedliwoj unijatoj wieri i nikolii uze nie spomin na toje seto pierwieruji. Jen m syzina, na prawostawje, swia jna istchotnia, jak toj salaka zywic bez wieri i jak salaka zlochnie czartam da piekli!!! O Dziaciuki, lecho takonu czelawekow! A kalfi my budziem betak rabici z Bohom, tak seto Boh najwyzyjny z nemi zrobił Adasie u Pieklo na swiercenyj mogli, budzie czerty dusza nazut na kaski rwaci, a smata u wanrobach kipiaci budzie. [Poznajeż taldy swaje licho — no u piekle pa mienozasie uic budzie, nie pierproszez taldy uic sprawiedliwego Boha i makan twaim nikoli kaha niebużizie.

Giepier pustu Was Dziaciuki — chboz nam heto lieho narabiu i aco zrakui treba, kab my byli szczasliwie i na hetom i an tamton swieciale.


— min Dzaciuki, — heto Czortaski — czapliwy mroho parot, wielu nas u sy-
- zapien, ion to placiu brozy kab my tolko pier-
- chadzili na prawoslawie i jak hetu Anydżysti, astnau
- ad nas nazu apasziedliwuj — unjekuj wioru i palu-
- hin nas piered Bohom na wieki; a zrakui heto dla toho,
- kab moch nas bez karu draci. a Boh sprawiedliwy nie
- emu zlutowania nad nami.

No Boze Wszechmocny, miloscienny nasz Panie. Ty ab mas nie zabrywaj zlituju siu nad Eman, panejz nam u naszej niedoli, wiereni Maskoda z mazazto kienju, daj nam praudziviju wojniski w iweru naszych Dzielow i Fratzie-
- dou — a kieloly, szto Maskod, nieczytia jeho sila, parze-
- kidan albo piererabiu na stajni i cerkwi, znowu zepsiknijec
- Twiejego chwalibiu i narod u nich dzilwinci Giebie krojcie,
- jak chwalili narasye predki. Zaspiewajem taldy u azzin
- holos naszen piecasz kswiatujec: "Swiety Boze, kwity mocy,
- swiety niesmiertelny — zmrituj sie nad nami!" Boh naj-
- wyzyj zmlinujec sia nad nami, dapanozis nam u naszej pra-
- cy, a na tamton swiecie dziesz krolieswo niebieskoje — i nie
- budze uze dzietek naszyje swajen matan praklanci szto na
- swiet radzil!

Pekazywajec ludzie szto swiety Ojciec szz z Ry mu prys-
- slau uze da nas ewaje Uklasowanie, (no Maskod jebo
- sygnaje) — heworac seto prysle i kserianu i serio buduje
- prymaci na unijasku wieru. Tisho Dziaciuki chlo adno
- wiereni u Bohu, Jego Synu i Duchu Swistolom niech i gie-
- raz pakisje szymu i pierelodziona pseudowiru wiero-
- Dzielou i Przedziou. Bo chlo nie jieroyzde za unijasto-
- szymatkom zastaniec sis, rojek statka zlochnie, toj na
- tamton swiecie pieklenye meki cierperci budzie!

Tak hodzis uze Dziaciuki zte bi inkajoj paciechy na
- swiecie Eku! Bo milaserny misje zilutowanie nad nenu, a
- ty exlawice, jak pierczylajec, kab Boh wszeschnocny dziesmoh
- praudiu, zlawaty paciery, kab Boh wszeschnocny dziesmoh
- ludziam, serio daho nam dumuje, szto chowec, kur my
- byli wolnicy jak szlaecta, miejli swiety ziemiu jak szlaec-
- ta, chwalili Boha pa praudzie i zasuzili na Kielo na tem-

tom swiecie.
Hetaho dla Was adu dury clucer, wasz brat, taki sa-
- ny z Dzielou Przedziolu mruzy jak i Wy; no jeszce Uni-
- ielskoj wierzy — Jasno baspradar s pod Wilni.
Kasztuje lroszy 6.



Dzieciuci!

Dobro mowczan ja, niekazec wam niechce, bo chodzies rozhledziesca dobrze, da rozobera szto heta dziesieci, na twiesi, szto uze spowiescic Was po sprawiedliwosci da skazac jak nakazuje Boh da sumienie, azki nam ciepier treba robici. Zdaz mowczek bolz uze nie znoha! Pomirkujmo tolki szto dumajno ciepier zrabio z nami.—Obliczec nam Car ziemiu, — Czynouniki, popy da moskali, usi a edziu holcs duryli nas, szto car nam szczyro dziaje, da dasz woli, Sprawiedliwym Wolu.—I stuchali my cara.—Kazuu jom nam jezecze dwa body slodyc panstwowy i panstwowny my odnowili.— Nakazao Car nekruta dali my jemu i nekruta, a sami mowczki bledzili, jak naszych synou da bratas na kraj swieta pobutali.—Nakazun nam podzobaco — placili my podusane za tywych i umierlych, za dziesieci da za starcow nieduzych,— placili my rzeszke powitanek, da usielakije zboru, placili na posrednika, na praelete, starsznam, pisaram okrozyum, asesoram—da Bob wiedjaco konu zio placili—da usio niepytali kedy jduc nazwy kroszy.— Usi nas krydujci da usi obdzirali; bin na silnicyzny, krydujci bohatszyj—a na toje niszcio nichylo sprawiedliwoci.—My usio mowczali, da stuchali, usim klanisili, za usio placili, usio cierpli zdancy konca, bo spodziejali Sprawiedliwjej wolnosci, spodziejali szto dadno wolenju ziemielku, da u poduszonu sprawiedliwy pobor budzie.—Zemisi tobo szto addac nazwu ziemielku, da jakejuz ziemelu! hato szto z dziedzoi pradziedzom, kroenoju prazej dziesieci raz oze na jeje zarabili da zaplascili.— Za helu ziemiu Car nakazuje tam czynsy placic u kaxaczejstwo. Da jakijez czynsy! jakije zudziamajaca postanowieni czynouniki, da sadowym krewopijem, da jeszce z kozym hodom usio bolsejje da balszy.— Tak woli nam uze i nie budzic wiek celj placi, da na wiek uiesi astatki szto odplacises Palatsu da Prauwlejjan. Padzianou ze nas Car, a joho slucki popy, czynouniki da Moskali podvili nas jak czort dobru durz.

Malo who : bierucy nekruta na wieki kazuu car szto bolz brzo nie budzic — moy jak taja dziesina i powieryli szto nie budzic, a ciepier bacai i znoi Car nakazuje z karmoje woltaci postanowic po sto chlepcou szto pojduu u moskali po achwocie, a jak echotekou nie budzic tak bromada prysnidzil komu jici u nekruty. Skrusiusz chiba! szto to ehto jazon u moskali po achwocie. — Tsk of uze i druga podmazou nas Car z nekrutom. Uzian placiec z tywacy, a ciepier dawaj sto z woloscia, a u ceiou jezecze moze dwiesci abo trysta factochce, bo car so swoimi moskaliami nie poduzaje muzyki szto podnialis u Polazcy i nie podejte Prancuzi szto za Polazco ustapiscia. U Polazcy muzyki tak samo jak i my spodziejali na cara, da edzi woli od sieho, — da jak pobaczyli szto car tolki kostockami duszu wyjmaje, a nowymi podatkami, nekrutom da czynszami ostatnju koreczko z nich zdziersci chocre, — ot usi razom z wilami da z komami pojazli dobivacea ziemli da praudy, a inszy i swiostoj unijackoj wiory. Ot i dobilis. Wyjazd uze Polaki Manichwest. Ziemla Wolno dajecza usim

muzykaan bo hez/ichyma ziemla z dziedzom pradziedos, za heta ziemiu nicho nie maie odrobialo panszczynny i czynzowu nijakich nikomu placic; podusznego bolca nie bordzic, a tolki podymne, jak kolis placili; niekruta bolca nie budzic, a usi muzyki i pany i mieszczantye, usiak odstacjic 3 body u swojej ziemli i znoi zobie woloj. — Unijackie kościoly, szto moskali zabrali, oddajecca nadz ujijatam i chto chocze maja prawa chrestic dziesicj po unijacki, da do unijackich ksenidzou jci do spowiedzi i po staromu BOHU molica, jak jeszce bialki naszy molili.

No ciepier sami razbirajcie: dzis bolca pranda, ci u polskom manichwesti, ci u carskom? — Car obliczau dae wolnosci — da niedan. Obliczau nie hma nekruta — a ciepier uze drubobe nakazuje. Polaski Manichwest dae ziemli, nie biera nekruta, skinu podusane, powierou Uniju. — No, skazytes, brakil chto nam lepaz dumajec. Pomohby Prancuzi i nasa jak pomohaja muzykam u Polazcy — dyk szto — car odzakujja szto u nas muzyki usim dowolny, inszoe woli diechozub, szto jeny lubiac cara da daszy, szto szluo jemu listy, da znoise podatki, da schwotno placic czynsy, a nekruta postanowia kolki Cara zanhodne, a Unji nicho nie chocet! I tut nas Car podmazywaje, skrywid chocze pranda szto nas sonsum pobutid. A Prancuz na nas tolki dzis: da keruz jom pomohac stanje koli u nas budzie cieho. A my chodz nam carskie sluzki znie-wierylis nadto, robim usio szto jeny nam niskatub. Takim sposobom nie zaznac nam woli, da sprawiedliwoci. — Nie tak dumali muzykam u Polazcy. Sluzyl jeny jemu wierno jak i my, da pobaczyamy szto nie wysluzil nichu, stali dobivacea i dobilis woli. — A i ich carskie sluzki duryli, jak nas ciepier dura — podzoweli sztoch efac listy do cara pieprezessajczy, da po staromu niesci podatki, da dawaal nekruta, — ucyli i ich jak donosi ucia na odnoho, jak lowic da moskalam odstanowilas, da malo zojszdonia takich sztoch to niebojczyk Boha ni sorownu ludzkoje sluzby moskalim, bo uze spoznali muzyki carskunu domku. A takich szto za brosy nie pobojali slozyc wordzam nazym, szto nie chacieli muzykam ziemli, da praudy na swieci, da spryczny byli nowej wolnosci, da nowowom polskomu manichwestu bestakich wieszajec jak podlych sobak, sieleszera ich opiscieli, pojazi z dynom i chaty, propala marno chudoba.

Podejacie dobrze, da pomohiostria Bohu statimo drafno razem za nasznu wolnosci! Nas car uze nie podwanie — nie podwiedzil Moskali: niema dla nich u naszych sielach ci wody ni chleba — dla nich my blachci i niemy — niezeho nie baczyli i nie czuli. — A pokoi jeszce pora, trba naszym chlepcam spieszyz z wilami da z kosami tam, bdsia dobivajaca woli da praudy — a my ich beftki da konki naszy, scierebci budzim datwiedomiad odkul na nich cisnac nieszczysta maskouska sila — da od dziesi pomehac usielakim sposobami dziesickam nastym szto za nas pojduu bicca. — A budzic u nas wolnosci jikej nie bylo naszym dziedzam da bialkam. Jalko hospedar z pod Wilu.

Kazuoje kroszy 5.

«Мужыцкая прауда» — выпуск сёмы.

45

Bratij maje, muziki rođaju

Uhad srebrniemj masshonskoj
prykhodic mne da was nisan,
i moze vse astati. Horco-
patinu siemetska zadnya
i Cibie, varaki moj narodnik.
Hradis raskoknue, zabolie
serce, no nie zai zhirec za
trayin proradil.

Przy mi manowzie graczysze
zawodniczki maja slono przed nimie-
niem, bo jest jaka z fala wiele
wolke zla stwaka dobrze

Maspesaro. - Bralík
Výměna *Ranunculus* boliviensis za
čínskou na hřebeni Živice; jí se kali


czestanek u hafawie male rozum
i nauku. Takdy son takko moh-
e synie zyci u sahachwe pa-
pradbie, sa hdy son folke pa-
malaissys. Bohu zastwysy
Meho. Kalsi zchahce manosy
rozum, zaraznyje serce i rodzinu
celu sencom polubicie.
No jak duen s mozyr niechovni
yarone, tak mi, diec razom na-
uka przednia. I nia wroloj
maszonski. Dajekiel jera
u nas budzie, a nas nizono
nia budzie sie budzie prady,
sahachwa i mijasoj manek;

Лісты з-пад шыбеніцы. Аўтограф.

59
adno nami jak spaciny maro-
exai' budzi nie zla Dobra, no
na pahibiel naszu.

Ila soho Kurowie, jak holus kals
pacujesz, jsl. braty swaje
z pad Warszawy byni ta
za praudzi swabodni, takich
i ty wie skoraj so a radni,
no uchapsiuny za szko zmociez
z el Kosci, Janiem, cetyl Kronem.
Daj idzi wojanaci za swoje ge-
Tunciecie i narodnije prawia,
za swajm ziemiu radnij.

Bo ja tabe s pad swibienicy kalsi
Norowie, zlto takdy folko razy-
wiesz nczeklino kalsi nad hajze



Лісты з-пад шыбеніцы. Аўтограф.

АНДРЭЙ ВАШКЕВІЧ



Касьцёл сьв. Казімера ў Вільні, як і мноства іншых
касьцёлаў на тэрыторыі краіны, пасля паўстання
Каліноўскага быў пераабсталяваны ў праваслаўную царкву.
На здымку Сяргея Пракудзіна-Горскага: Мікалаеўскі
катадральны сабор у Вільні, былы касьцёл сьв. Казімера.
1912.